

70.04.23 59

Бел 05

Чытайте ў нумары:

Леніна імя • Тут
кошны камень Ле-
ніна помніць • Ад
БелДРЭСа да Луком-
ля • Казкі сіняга бо-
ру • ...і сталі „кухар-
чыны дзеци...“ • Апа-
вяданне „Памяць“



рабочніца і сялянка

4 1970

Працяры ўсіх краін, яднайцеся!

рабочніца і сялянка

№ 4
КРАСАВІК
1970

ШТОМЕСЯЧНЫ ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫ І ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКІ ЧАСОПІС

ГОД ВЫДАННЯ СОРАК ШОСТЫ
ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ

Выдавецтва ЦК КП Беларусі.

1870

ЛЕНІНА ІМЯ

Колькі падзеі прыносіць нам кожны новы дзень! Загарэліся агні яшчэ адной электрастанцыі. Выраслі, напоўніліся людскімі галасамі карпусы маладога светлага горада. Небывалым ураджаем адрылі беларускія палеткі, што калясьці «славіліся» як бедныя і неурядлівыя. Вялікім адкрыццем заўянчалася шматгадовая праца вучонага. Маладая шчаслівая маці вучыць свайго першынца гаварыць:

— Скажы, дзіцятка: Ле-нін!

Ленін! Яго імя ўпісалі ў свае сэрцы мільёны і мільёны працоўных ва ўсіх краінах, ва ўсіх кутках нашай планеты — імя чалавека-гіганта, які прысвяціў сваё жыццё барацьбе за светлу будучыню чалавечства. З імем Леніна звязваем мы ўсе свае здабыткі і здзяйсненні, плён нашай працы і змагання.

Усе савецкія людзі, уся прагрэсіўная грамадскасць свету 22 красавіка будуть адзначаць 100-годдзе з дня нараджэння самага выдатнага чалавека нашага стагоддзя, найвялікшага рэвалюцынера, мысліцеля, заснавальніка Камуністычнай партыі і першай у свеце сацыялістычнай дзяржавы рабочых і сялян, правадыра сусветнага працярыяту Уладзіміра Ільіча Леніна.

З імем Леніна звязаны самыя выдатныя рэвалюцыйныя падзеі нашага стагоддзя: Вялікая Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя, якая азnamенавала карэнны пералом у развіцці грамадства;

утварэнне сусветнай сацыялістычнай сістэмы; рух прыгнечаных народаў за нацыянальнае і сацыяльнае вызваленне.

Навукова аргументаваўшы неабходнасць рэвалюцынага пераўтварэння свету, Ленін заўсёды падкрэсліваў ролю жанчын у гэтай барацьбе. Імя Леніна неаддзельна ад тых велізарных змен, якія адбыліся ў жыцці жанчыны за гады Савецкай улады.

Уладзімір Ільіч распрацаваў праграмныя палажэнні партыі рабочага класа аб прыцягненні жанчын да грамадска-прадукцыйнай працы, грамадскай дзейнасці і кіравання дзяржавай, аб шляхах вызвалення жанчын ад «хатняга рабства», аб дзяржаўнай ахове мачярынства і дзяцінства, аб ролі жанчын у абароне сацыялістычнай бацькаўшчыны.

На працягу многіх стагоддзяў жанчына была самай прыніжанай і прыгнечанай з усіх прыгнечаных. І ва ўсе часы ідэолагі маёмных класаў імкнуліся ўзаконіць і апраўдаць гэта яе нераўнапраўнае становішча ў грамадстве. Ленін, развіваючы і канкрэтызуючы вучэнне Маркса і Энгельса прымяняльна да новай эпохі, даказаў, што прычына няроўнасці жанчын у капіталістычным грамадстве — гэта прыватная ўласнасць на сродкі вытворчасці, эксплуатацыя чалавека чалавекам. Адмена прыватнай уласнасці на зямлю, фабрыкі і заводы — галоўны крок, які адкрывае шлях для поўнага і сапраўднага вызвалення

жанчын. Ленін заклікаў працоўных жанчын разам з таварышамі па класу дабівацца не «паляпшэння» буржуазнага грамадства, а раушчага знішчэння яго. «Не можа быць сацыялістычнага перавароту,— падкрэсліваў Ленін,— калі велізарная частка працоўных жанчын не прыме ў ім значнага ўдзелу».

Шмат славных старонак упісалі ў гісторыю рэвалюцыйнай барацьбы жанчыны-працаўніцы. Яны прымалі актыўны ўдзел у Каstryчніцкай рэвалюцыі, разам з мужчынамі ішлі на штурм старога свету.

Ленін не толькі распрацаваў тэорыю пытання аб разняволенні жанчыны. Яму належыць вялікая роля ў выпрацоўцы спецыяльных заканадаўстваў рэспублікі, дэкрэтаў Савецкай улады, якія далі жанчыне роўныя права з мужчынам. Уладзімір Ільіч надаваў вялікае значэнне жаночай актыўнасці, гаварыў, што сярод работніц і сялянок ёсць вельмі шмат нявыяўленых арганізаторскіх талентаў, якія валодаюць умением наладзіць практичную справу.

Жыццё цалкам пацвердзіла ленінскую думку.

У гэтым нумары змешчан нарыс «Казкі сіняга бору» — пра слуцкую сялянку Вольгу Капацэвіч. Яе лёс — гэта лёс вельмі многіх жанчын, якіх рэвалюцыя разняволіла, акрыліла, абудзіла да новага жыцця.

Мільёнам жанчын Вялікі Кастрычнік даўмагчымасць атрымаць адукацыю, набыць складаныя пра-

Ба 4358

100

1970

Ба 4358

фесії, навучыцца кіраваць дзяржавай. Але гэта не прыйшло адразу, за ўсімі гэтымі дасягненнямі стаіць вялікая праца нашай партыі і Савецкага ўрада. У дарэвалюцыйнай Расіі амаль пяць шостых усіх жанчын былі непісьменнымі. У 1908 г. расійскі часопіс «Вестнік воспитания» падлічыў, што для дасягнення ўсеагульной пісьменнасці жанчын у Расіі спатрэбіца не менш як 280 год. Якую ж сапраўды тытанічную работу здзейніла наша партыя наступерак гэтыхм прагнозам, вырашыўши проблему за два дзесяцігоддзі! Ужо к 1939 году непісьменнасць жанчын у нашай краіне была ў асноўным ліквідавана. Цяпер больш восьмі мільёнаў жанчын маюць вышэйшую і сярэднюю спецыяльную адукацыю. У нас кожны трэці інжынер, кожны трэці юрыст, кожны чацвёрты аграном — жанчына, з кожных чатырох урачоў — трои жанчыны.

Жанчына павінна ўмець кіраваць грамадскімі прадпрыемствамі, кіраваць дзяржавай — вось запавет Ілыча, выказаны ім у гады станаўлення Савецкай улады. А цяпер нашы жанчыны дасягнулі вышынь, пра якія раней не моглі нават і мариць. Цікавы і шчаслівы шлях ад парабчанкі да міністра — тыповы для многіх савецкіх жанчын шлях — праішла Марфа Дэмітраўна Шаройка. Вы можаце прачытаць пра гэта ў нарысе «Ленін у іх жыцці».

У нашай рэспубліцы дваццаць жанчын — дактароў навук, а кан-



дыдатаў навук — сотні. Гэта дочкі і ўнучкі былых парабчанак і кухарак. Пра адну з іх — Галіну Абрамчык расказваеца ў нарысе «...І сталі «кухарчыны дзеци...»

Сотні жанчын — дэпутаты мясцовых і Вярхоўных Саветаў. Многія камуністкія абраны ў кіруючыя партыйныя органы. Сярод іх шмат палім'яных лектараў, пропагандыстаў і агітатораў, якія нясуць ленінскія ідэі, палітыку партыі ў шырокія масы працоўных.

Вялікую ролю адыгрываюць савецкія жанчыны ў развіцці літаратуры і мастацтва. Шмат жанчын рэспублікі з'яўляюцца членамі творчых саюзаў пісьменнікаў, журналістаў, мастакоў, архітэктараў.

Надаючы вялікое значэнне актыўнаму ўдзелу жанчын у будаўніцтве сацыялізма, марксізм-ленінізм не знікае і ролі жанчын у сям'і, важнейшай ячэйцы нашага грамадства. Ленінскія прынцыпы новых сямейных адносін пакладзены ў аснову наших заканадаўчых дакументаў.

Клопаты аб дабрабыце народа, аб паляпшэнні жыццёвых умоў працоўных — найвышэйшая мэта дзейнасці нашай партыі і Савецкага ўрада. З кожным годам пашыраеца сетка дзіцячых дашкольных установ, развіваеца сістэма грамадскага выхавання дзяцей, адкрываюцца новыя становішчы, павялічваеца аўтаматизація бытавых паслуг у горадзе і вёсцы. Усё гэта створыць жанчыне рэзерв вольнага часу для ўзняцця культурнага ўзроўню, выхавання дзяцей, адпачынку. Адзначаючы ленінскую юбілейную дату, мы павінны паглядзець, яшчэ і яшчэ падумашы, што можна зрабіць для палягчэння працы жанчын на вытворчасці і ў хатній гаспадарцы. Гэта дзяржаўная задача. Жанчыны з'яўляюцца актыўнымі будаўнікамі камунізма, без іх не абыходзіцца ніводнае прадпрыем-

ства, ніводная ўстанова. Ад таго, як будзем працаўца мы, жанчыны, кожная на сваёй вялікай ці малой пасадзе, будзе залежаць і наш далейшы рух наперад.

Ленін надаваў вялікае значэнне згуртаванню жанчын усёй зямлі ў барацьбе за вызваленне рабочага класа, барацьбе за сваё сацыяльнае вызваленне. Вялікі інтэрнацыяналіст, ён выхоўваў усю партыю, увесі народ у духу пралетарскага інтэрнацыяналізму. Савецкая жанчына прымаюць актыўны ўдзел у міжнародным дэмакратычным жаночым руху, горача падтрымліваюць справядлівую барацьбу в'етнамскага і арабскага народаў за сваё нацыянальнае вызваленне.

Ленінскія ідэі натхняюць працоўных капіталістычнага свету на барацьбу супраць улады манапалістычнага капіталу, супраць каланіяльнага прыгнечання, і гэта выклікае лютую злосць у нашых ворагаў. Імперыялісты ўсімі сіламі імкнуцца спыніць пераможнае шэсце ленінскіх ідэй на планете і шчодра аплачваюць паслугі розных адшчапенцаў, ідэолагаў антыкамунізма, якія стараюцца сказіць, абалгаць ленінскую вучэнне. Да рэмыня намаганні! Будучыня — за ленінізмам! Імя і справа Леніна — бессмяротныя. З кожным годам узрастает ўздзейнне ленінскага вучэння на розум і сэрцы людзей.

Па ўсёй краіне і па нашай рэспубліцы ідзе кіпучая барацьба за ўласцівенне ленінскіх ідэй у жыцці. І нашы славыныя жанчыны, актыўныя будаўнікі камунізма, аддаюць свае сілы і веды гэтай вялікай справе. Разам з усім народам яны неслі ўдарную вахту ў гонар 100-годдзя з дня нараджэння вялікага Леніна. Разам з усім народам яны і надалей будуць працай сваёй, сваім талентам і стараннем мацаваць дзяржаву сацыялізма, створаную геніем Леніна.

СТАРЫЙ



Анатоль ВЯРЦІНСКІ

Гледзячы на фотаздымак

Вы бачылі, пэўна, гэтае фота?
На фронт адыходзіць чырвоная рота.
Ідуць, маршыруюць чырвонагвардзейцы,
Адны ў шынялі, другія ў паддзеўцы,
а трэція... трэція паўраздзетыя.
Але ўсе надзеяй вялікай сагрэтыя.
Ідуць у лапцах, у ботах падзёртых,
а колькі размаху у кроках іх цвёрдых!
Ідуць паўгалодныя,
хлеб мераць асымушкай,
а вера пылае чырвонай істужкай.
Чырвоная вера,
чароўная вера,
што заўтра пачнеца
шчаслівая эра.

Ідуць, каб за шчасце
жыццё сваё скласці...
На фота гляджу.
Дык вось яно — шчасце!
Адзеты і съты, я ім зайдрошу.
Мне б разам з імі —
на тулю плошчу.
Мне б з свайго быту,
свайго камфорту,
у тулю бітву,
у тулю кагорту!
Мне б так уласці, голаву скласці,
з такою вераю у шчасце!..

НЕКАТОРЫЯ думаюць, што дзесяцім трэба расказваць толькі пра дзяцінства Леніна, што толькі гэта цікавіць дзяцей. Гэта няправільна. Нашых дзяцей цікавіць усё жыццё Леніна.

Пра дзяцінства Ільіча трэба, вядома, расказваць, але як? Няма нічога горшага, як паказваць Ільіча, а гэта было ў модзе адзін час, як ніколі не сваволіў, а толькі старанна вучыў урокі.

Інакш трэба расказваць пра дзяцінства Ільіча. Трэба расказаць пра бацьку Ільіча, пра тое, што ён выйшаў з беднай сям'і, што ён быў дырэктарам пачатковых вучылішчаў. Тут трэба памятаць, што гэта быў за час, якое цяжкае было тады жыццё сялян, якая цёмная была вёска, як усё навокал дыхала яшчэ прыгонным правам. Бацька Уладзіміра Ільіча быў шасцідзесятнікам, гэта значыць чалавекам, які ненаўдзей прыгоннае права. Увесі свой час, усе свае сілы ён аддаваў арганізацыі школ для дзяцей сялян. Пра цяжкую долю сялянства Ільіч

Кароткае
 і да апошніх імгненняў
 нам
 вядома
 жыццё Ульяна.
 Але доўгае жыццё
 таварыша Леніна
 трэба пісаць
 і апісваць наанава.

шмат чуў ад няні, якую вельмі любіў, якой клапатліва праціраў акуляры. Уважліва слухаў Ілья гутаркі бацькі з іншымі настаўнікамі. Ілья Мікалаевіч любіў вершы Някрасава і паэтаў «Іскры», якія рэзка крытыковалі існуючы лад, тагачасную інтэлігенцыю. Трэба таксама расказаць, пра што тады пісалася ў дзіцячых кніжках — пра «Хаціну дзядзі Тома», пра Амерыку, пра вайну Паўночных Штатаў Амерыкі з

ці Ільіча, яе клопаты пра мужа, якому яна стварыла спрыяльныя ўмовы для работы і адпачынку, пра яе клопаты аб дзецих, пра ўменне ствараць дружны сямейны калектыв, пры дапамозе музыкі арганізація дзяцей. Мэтазгодна напомніць пра размову з жандарамі, з асуджаным на смерць любімым старэйшым сынам, пра яе мужнасць і бязмежную павагу да яе ўсіх дзяцей.

Ілья рос арганізатарам з

Далей трэба паведаміць, як выкарыстоўваў Ілья сваё прафесійное турме для вучобы і для арганізацыйной работы. У расказах пра ссылку трэба не столькі пра паліванне і пра катанне на каньках гаварыць, колькі пра работу з сялянамі, пра перапіску з таварышамі.

У расказах пра жыццё Ільіча за мяжой важна растлумачыць дзецим значэнне нелегальнай агульнарускай газеты, якая гаварыла да канца ўсю прафесійную рабочым, пра міжнародныя рабочы рух, пра Інтэрнацыонал, пра бальшавікоў, якія верылі ў перамогу рабочага руху, і пра меншавікоў, якія не верылі ў рабочы рух, здрадзілі яму. У дэталі рознагалоссяў, вядома, не трэба удавацца.

Трэба паведаміць далей пра 1905 г., пра гады рэакцыі, пра рускую эміграцию, пра ўпэўненасць у перамозе, пра вайну 1914 г., пра Кастрычніцкую рэвалюцыю, пра грамадзянскую вайну. Трэба спыніцца на барацьбе з памешчыкамі і капиталістамі і развіцці гаспадарчага і культурнага жыцця краіны, змычыць з сялянствам, на прыягненні на бок Савецкай улады лепшай часткі інтэлігенцыі.

Трэба гаварыць толькі пра самае істотнае, самае важнае, самае асноўнае. Менш лозунгаў, больш простых, зразумелых расказаў.

Вядома, трэба арыентавацца на ўзрост дзяцей, на запас іх ведаў.

Не трэба паказваць Ільіча нейкім ментарам, які толькі навучае дзяцей: «Трэба вучыцца, вучыцца і вучыцца» (дарэчы, гэта фраза сказана была не дзецим, а дарослым). У дзяцей не павінна астасцца ўражання, што любоў Ільіча да іх выяўлілася толькі ў наладжванні забаў — ёлак, падарункаў і інш. Супраць ёлак ён нічога не меў, але паклапаціся аб пасылцы гасцініцай дзецим на ёлку ў канцы 1917 г. таму, што дзеци ў той час вельмі дрэнна харчаваліся, салодкага і ў вочы не бачылі, а больш «бульбу смажылі на вадзе», як расказваў мне адзін хлопчык з лясной школы, дзе наладжвалі ёлку, пра якую ішла гутарка. Елка ў Горках была наладжана не па ініцыятыве Ільіча, яго, хворага, прости прывезлі туды.

Ленін любіў пагаварыць, пажартаваць з дзецимі, пагуляць з імі. Ен усяляк клапаціся пра іх харчаванне, пра

іх здароўе, пра тое, каб дзеци маламаёмных бацькоў забяспечваліся адзеннем і абуткам, клапаціся пра будаўніцтва дзіцячых дамоў, пра ахову працы дзяцей, арганізацію грамадскіх клопатаў пра дзяцей. Сын настаўніка, дырэктор пачатковых вучылішчаў; ён клапаціся пра ўсеагульнае навучанне і стварэнне для дзяцей сараднай савецкай школы. Ен старанна вывучаў усё, што пісалі Маркс і Энгельс пра школу, пра выхаванне, і стаяў за новую, сацыялістычную школу. Сам вучань класічнай гімназіі, тыповай старой сярэдняй школы, ён ненавідзеў гэтую старую школу з яе зубрэннем і муштрай, з яе адрывам ад жылога жыцця. Ен бачыў, ведаў, як у гэтай старой школе разум вучняў абцяжарваўся мнóstvam ведаў, на дзевяць дзесятых непатрэбных і на адну дзесятую непраўдзівых. Ен патрабаваў, каб у савецкай школе дзецим давалі толькі самае патрэбнае, істотнае, асновы науک, каб тэорыю цесна звязвалі з практыкай, каб вучылі і разумовай працы і фізічнай. Ен патрабаваў, каб савецкая школа не была адарвана ад жыцця, ад сацыялістычнага будаўніцтва. Ілья хацеў, каб дзеци ў школе былі спаяны ў дружны калектыв, які вядзе грамадскую работу. Прадукцыйная праца, цесна звязаная з працай рабочых і сялян, паводле думкі Ільіча, была неабходнай састаўной часткай камуністычнага выхавання. Пра ўсё гэта Ілья гаварыў на III з'ездзе камсамола ў 1920 г. Усе дзеци старэйших класаў, усе важкія і камсогрі павінны ведаць гэтую прамову не «для парадку» толькі, а як кіраўніцтва да дзяяния.

Трэба расказаць школьнікам усіх узростаў, як хацелася Ільічу, каб дзеци выраслі свядомымі камуністамі, працягвалі справу сваіх бацькоў і ўмелі абараняць яе са зброяй у руках.

Шмат трэба папрацаваць настаўнікам, важкім і камсогрі, каб умесьць выховаць з дзяцей леніцаў. Трэба для гэтага, у прыватнасці, навучыцца расказаць дзецим самае важнае, самае істотнае з жыцця і дзейнасці Ільіча. Адпаведным чынам трэба арганізація і дзейнасць дзяцей.

«Учительская газета» № 12,
 22 студзеня 1938 г.

ШКОЛЬНІКАМ ПРА ЛЕНІНА



Трэба расказаць і пра ма-



Смольны.
Гравюра А. А. Ушина,

ТУТ КОЖНЫ КАМЕНЬ ЛЕНИНА ПОМНИЦЬ

Да сустрэчы з Ленінградам мы рыхтаваліся загадзя. Прачыталі мноства кніг пра яго, пра горад Леніна. У памяці ў нас ярка жывуць карціны, якія не памеркнуць ніколі, ніколі...

Горад Сімбірск—Ульянаўск, Расій акружаны. Адхоны, якія падаюць у Волгу. Домік з зялёнымі аканцамі. «...У флігелі, які знаходзіцца на дварэ гэтага дома, 22 красавіка 1870 года нарадзіўся Уладзімір Ільіч Ульянаў (Ленін)».

Белыя колоны, лесвіца літага чыгуна, цесная аўдыторыя. Казанскі ўніверсітэт. Студэнцкая сходка, першае хрышчэнне.

Дарога ў Какушкіна. Дарога ў першую ссылку.

Заводскія буды, працяглыя і доўгія, як волжскія берагі. Ніжні Ноўгарад—Горкі. Збіранне сіл рэвалюцыі.

Крэмль. Саўнарком. Стомленыя очы Ільіча, рука на

чорнай перавязі. «Дзесяць жыцця людскіх адпрацаваў Уладзімір Ільіч...»

Кожнае з гэтых месц—колькі азначаюць яны для сэрца!

І цяпер вось Ленінград. Іменна тут здзейснілася самая дарагая мара Ільіча, іменна гэты горад стаў доўгачаканым прычалам рэвалюцыі, яе натхнёным штабам і адважным аванпостам.

Шмат выдатных мясцін у Ленінградзе, але калі вы яшчэ ні разу не бывалі тут, пачынайце сустрэчу з Фінляндскага вакзала. І потым, колькі б ні мінула часу, чым бы ні «здріў» вас горад на Няве, ён стане ўсюды супрадаваць вас у вялікія і добрыя справы—светлы вобраз Чалавека, буравесніка рэвалюцыі. Непрывычная воку і велічная постаць, рука, паднятая ў закліку. Бранявік, што замёр на прасторнай гулкай плошчы,—гэта tryбуна.

Шмат выдатных мясцін у Ленінградзе. Гісторыкі паведамляюць: у гэтым горадзе толькі кватэр, дзе жыў і працаваў Ленін, налічваецца 237. Столыкі было вымушаных прыстанішчаў у гады падполья і барацьбы.

У гэты лік не ўваходзіць яшчэ адна кватэра—лясная.

Здаецца, толькі крыху адступіў лес, ды неба стала вышэйшае. Гасцей шмат, кожны дзень—новыя тысячы. Але ўсё гэтак жа на паляне косіцца трава, стагуецца сена. Адзін стог. Адзін шалаш. Кожны год новыя. І хоць ведаеш пра гэта, сэрца ўспрымае ўсё інакш. Нібы шалаш гэтых яшчэ захоўвае цяпло ленінскага жылля. І два цёмныя пянькі—быццам учора яшчэ Ільіч працаваў за гэтым «сталом» і сядзеў на гэтым «крэсле». Напэўна, падобнае адчуванне заўсёды бывае ў чалавека, калі ён прыходзіць да свяшчэнных для народнай памяці мясцін.

Разліў. Адна з многіх канспіратыўных «кватэр» Уладзіміра Ільіча.

У дзесяцігадовую гадавіну Каstryчніцкай рэвалюцыі тут быў закладзен помнік. Формы манумента строгі і выразныя. На гранітнай сцяне слова: «На месцы, дзе ў ліпені і жніўні 1917 года ў шалашы з галля хаваўся ад праследавання буржуазіі працадыр сусветнага Каstryчніка і пісаў сваю кнігу «Дзяржава і рэвалюцыя»,—на памяць аб гэтым паставілі мы шалаш з граніту. Рабочыя горада Леніна. 1927 год».

«Дзяржава і рэвалюцыя». Гэта кніга ўжо многія гады з'яўляецца настольнай для ўсіх камуністаў. А ён не меў стала, ствараючы яе. Толькі вось гэтыя два пянькі.

Адсюль Ільіч кіраваў партыяй, рыхтаваў яе да ўзброненага паўстання. Яго рабочы дзень быў ад усходу да заходу. Поўны светлавы дзень.

У нядаўна створаным тут павільёне экспануюцца работы Леніна, напісаныя Ім у Разліве. «Палітычнае становішча», «Да лозунга», «Падзяка князю Г. Е. Львову», «Адказ», «Аб канстытуцыйных ілюзіях», «Пачатак банараптызму», «Урокі рэвалюцыі»... Рабочы дзень—поўны светлавы... І так—з 10 ліпеня па 8 жніўня. Праца волата. У акружэнні балотных зараснікаў.

Таварышы, якія наведвалі яго ў Разліве, здзіўляліся лёгкасці, спакою і цярпівасці, з якімі Ільіч пераносіў цяжкія ўмовы падполья. Ён сустракаў іх ураўнаважаны, спакойны, звычайна крыху наasmешлівы. Але ніхто не ведаў, з якой нецярпівасцю ва ўмоўленыя гадзіны прыслухоўваўся Ільіч да ўсплеску на возеры, як нялёгка яму было працаваць, карыстаючыся толькі сінім сышткам—яго лясной бібліятэкай, а ўнаучы мернушць, закопваючыся глыбей у стог сена. Напэўна, у гэтая халодныя, бяссонныя гадзіны ён марыў пра той час, калі зможа быць бліжэй да таварышаў, каб на грабяні хваль, у вадаварце падзеяў кіраваць падрыхтоўкай да рэвалюцыі. Але пакуль трэба было актыўна чакаць, гэта значыць рабіць ўсё, каб наблізіць запаветны тэрмін.

Хаваючыся ад сышчыкаў Керанскага, Ленін едзе ў Фінляндыю. Там яшчэ цяжэ. Ізалація ад эпіцэнтра барацьбы становіцца праста невыносная. Тым больш, што ў каstryчніку востра адчуў: крызіс наспеў. Трыўожыўся: ці не будзе ўпушчаны спрыяльны момант для паўстання. Настойліва ставіў перад ЦК пытанне: трэба вяртацца. Нарэшце 3 каstryчніка 1917 года ЦК РСДРП(б) прымае рашэнне: «Праанаваць Ільічу перабрацца ў Піцер, каб была магчымай пастаянная і цесная сувязь».

Усё гэта ўспамінаеца тут, у доме № 1 па Сердабольскай вуліцы, на чацвёртым паверсе якога ў кватэры М. В. Фафанавай было апошніе канспіратыўнае склонішча Ільіча. Цяпер гэта прыгожы, зусім сучасны дом, з дабудаваным пятім паверхам. Стаяць на перасячэнні новых вуліц, шумных ад трамваяў, аўтобусаў, машын. Нічога ў ім няма ад таго ціхага, казарменнага тыпу, «даходнага» дома на ўскрайніне Пецярбурга, дзе здымалі кватэры сям'і бедныя рабочыя. Тут Ленін не выклікаў падазрэння, але ўсё роўна сувязь са

знешнім светам была вельмі абмежаваная. Толькі вузкае кола асоб ведала, што правадыр рэвалюцыі хаваецца ў Выбаргскім раёне. Аднак Ільіч усё ж рашае 10 кастрычніка пайсці на набярэжную Карпаўкі, дзе ў доме № 32 павінна было адбыцца гісторычнае пасяджэнне ЦК РСДРП(б).

Першым накіравацца туды, мы доўга стаім у вуглавым пакойчуку ў доме на Сердабольскай. Чытаем фотакопію славутых пісем Леніна. Вось гэта ён напісаў у першы ж дзень свайго вяртання з Фінляндыі. Адресавана Піцерскай гарадской канферэнцыі. Словы, поўныя непакою за лёс рэвалюцыі: «Трэба ўсе сілы мабілізаваць, каб рабочым і салдатам унушыць ідэю аб безумоўнай неабходнасці адважнай, апошній рашучай барацьбы за зваржэнне ўрада Керанскага».

Наступнае пісьмо—«Парады староніяга» ад 8 кастрычніка. Зусім канкрэтны план падрыхтоўкі і правядзення паўстання. Гэтыя дакументы, што зараз блішчаць пад шклом, займаючы амаль усю сцену,—гарачая хроніка рэвалюцыі. Быццам чуеш, як б'еца яе пульс. Напружанне нарастает ў апошнія дні. Яго кульмінацыйны момант—24 кастрычніка: «Прамаруджанне ў паўстанні смерці падобна».

У пакой нічога не змянілася за пяцьдзесят трох гады. Тыя ж канцылярскі стол, газавая лямпа на ім, чарніліца, ручка.

У сталовай, як і ў тыя трывожныя дні, прыадчынена акно. На выпадак, калі наскочыць паліцыя. Побач з акном праходзіць вадасцёкавая труба...

Ад Сердабольскай да набярэжной Карпаўкі каля гарадзіны язды. Мы думаем пра мужнасць чалавека, які праўшоў гэтую адлегласць, кожную минуту падвяргаючыся

небяспечы. У тыя дні ўжо існаваў загад урада Керанскага: расстраляць...

Вось і дом. Таксама «даходны». Толькі тут пакоі абаніравалі ў асноўным багамольцы, якія ездзілі ў нядзельныя дні ў манастыр, што ўзвышаецца за ракой. Яго суседства было дарэчы: хто мог падумаць, што якраз тут адбываецца пасяджэнне ЦК партыі бальшавікоў?

Леніна ніхто не пазнаў. Калантай падазрона глядзела на незнаёмца, невядома якім чынам дапушчанага на тайную сустрэчу. Але ў дзвярах стаяў Свярдлоў. Ён быў спакойны.

Якаў Міхайлавіч адкрывае пасяджэнне. Галоўнае пытанне—падрыхтоўка да ўзброенага паўстання. Але перад гэтым—некалькі паведамленняў. Адно з іх датычыла становішча ў Мінску. Адтуль прыйшло паведамленне: рыхтуецца новае выступленне карнілаўцаў. Войскі Паўночнага фронту адводзяцца ў тыл. Горад акружаны казацкімі часцямі, аднак сувадносіны сіл у Мінску і на Заходнім фронце такія, што ёсьць поўная магчымасць разбройцца карнілаўцаў, захапіць іх штаб і прыслать корпус войск для падтымкі рэвалюцыінага Петраграда.

Даклад па асноўнаму пытанню парадку дня работ Ленін. «Рашучы момент блізка», «палітычна справа зусім паспела для пераходу да ўлады». У заключэнне ўказаў: «...прапанову з Мінска трэба выкарыстаць для пачатку рашучых дзеянняў».

У гэтым пакой ўсяго адно акно, і яно завешана цёмнай коўдрай. Як у той вечар. Час быццам спыніўся тут. Сташ і нібы адчуваеш сябе ўздзельнікам той сходкі. Вось зараз трэба будзе непрыкметна выйсці і хутка разысціся ў розныя бакі...

Карпаўка блішчыць агнямі. Стараемся запомніць гэты канспіратыўны дом, даў-

Ленін

і цяпер

жывей ад усяго.

— Нашы веды —

сіла і аружжа.

у бальнічны белы колер,— два вузкія салдацкія ложкі, шафа для адзення, дзве тумбачкі, столік. Вось і ўся аўстаноўка.

Уладзімір Ільіч прыходзіў сюды позна, калі заціхаў Смольны. Работа выматвала дашчэнту. «Гэта была не проста напружаная работа, гэта была работа, якая паглынала ўсе сілы, нацягвала нервы да апошній крайнасці; даводзілася пераадольваць надзвычайнія цяжкасці, весці самую адчайнную барацьбу...»

За 124 дні, праведзеныя ў Смольным, Ленін напісаў калі двухсот работ. Закладваліся першыя камяні падмурка новага грамадства, пісаўся пралог будучыні. Пра гэтыя 124 дні Уладзімір Ільіч скажа пазней: «Мы з такой галавакружальнай хуткасцю, за некалькі тыхняў, з 25 кастрычніка 1917 года да Брестскага міру, пабудавалі Савецкую дзяржаву, выйшлі рэвалюцыйным шляхам з імперыялістычнай вайны, дарабілі буржуазна-дэмакратычную рэвалюцыю, што нават велізарны папяты рух (Брестскі мір) пакінуў ўсё ж за намі цалкам дастаткова пазыцый, каб выкарыстаць «перадышку» і рушыць пераможна ўперад...»

...На полі Марсавым—цішыня. Толькі сэрца ўдары... Нават вецер, страсянуўшы з сябе гул вялікага горада, уціхамірае тут бег свой, а сонца ўзнімаеца вышэй. На шарым бетоне ўздрыгвае чырвоное пяро агню, быццам згубіла яго тут жар-пушка. Колькі таіх пер'яў пакінула на зямлі нашай пушка-гісторыі ў памяць аб мужнасціх, хто абараніў сонца свабоды..

Моўчкі ідзем, слухаючы, як вырастает з каменных пліт гордая музыка. І ажываюць неўміручыя слова:

— 1917—1918 упісалі ў аналы Pacii вялікую славу, тужлівия светлыя гады. Пасеў ваш жнівом паспее для ўсіх насяляючых зямлю.

На полі Марсавым цішыня. Толькі сэрца ўдары.

Р. ЯРОХІН,
Ю. САПАЖКОУ

Рэвалюцыя —

важкая рэч, безумоўна,

адзін не ўзнімеш,

што б ні рабіў.

Але Ільіч

найпершым

між роўных

па сіле волі

і розуму быў.

Мы гаворым — Ленін,
разумеем —
партия,
мы гаворым —
партия,
разумеем —
Ленін.

Мал. П. Дурчыка.



Ульянаўск, вул. Льва Талстога,
д. № 28. У гэтым доме ў 1876—1878 га-
дах жыла сям'я Ульянавых.



Сядло Леніна (былая вёска Какушкіна).
Тут Ул. І. Ленін знаходзіўся ў адміні-
стратыўнай ссылцы са снежня 1887 г.
да пачатку настырчніка 1888 г.



У ГУТАРЦЫ з нашым карэспандэнтам вучоны сакратар Дзяржаўной бібліятэкі імя Ул. І. Леніна Яўгенія Антонаўна Вальковіч сказала:

Чытаючы Леніна, кожны з нас, да якой прафесіі мы ні належалі б, знаходзіць для сябе тыя па-асабліваму дарагія слова, якія памагаюць не толькі пераканацца ў выбранай на ўсё жыццё справе, але і лягчэй, больш разумна арыентавацца ў ёй. І дзіўна, і радасна, што ён здолеў пакінуць свой запавет любому з людзей, хто заняты думкай не толькі пра сябе самога, хто заклапочаны агульнай нашай справай, справай служэння людзям. Паклапаціўся Уладзімір Ільіч і пра нас, бібліятэкару. Шмат каштоўных старонак напісана ім аб вялікай ролі кнігі як баявой зброі агульнапартыйнай і агульнанароднай барацьбы за камунізм.

Чаго хацеў Ленін? Пакрыць краіну шырокай сеткай бібліятэк? Так. У адной толькі нашай рэспубліцы лік іх павялічыўся за гады Савецкай улады з 851 да 20641. Як мага больш павялічваць кніжны фонд? Так. Да рэвалюцыі ў нас было 423 тысячи, зараз у бібліятэках рэспублікі — 38 мільёнаў кніг. Гэта надзвычай важна. Гэта рабілася і робіцца з першых дзён Каstryчніка і па сённяшні дзень.. Але гэта яшчэ не ўсё. Бібліятэка не павінна быць падобнай да закрытага куфра скнары, чые багацці нікога не радуюць і не ўпрыгожваюць. Бібліятэка павінна быць падобнай да скарбніцы, адкрытай для ўсіх, хто шукае разуму, адукцыі, культуры. Ленін быў вельмі занепакоены думкай аб прыцягненні ў бібліятэкі ўсё новых і новых і самых разнастайных слав'ё насељніцтва. Інакш усе бібліятэчныя багацці аставаліся б тым, што мы ў эка-

ЧЫТАЮЧЫ ЛЕНІНА

номіцы называем мёртвым капиталом. Трэба, пісаў Уладзімір Ільіч, каб «любая архівучоная кніга з бібліятэкі магла апынуцца ў руках рабочага, дзе хочаце — на Урале, у Іванава-Вазнясенску і г.д.».

Есьць у Леніна адна фраза, якая для нас, бібліятэкаў, і не новая і ў той жа час вечна новая, вечна свежая. Як запаведзь, як галоўны прынцып работы. Вось яна: «...бачыць гонар і славу публічнай бібліятэкі не ў тым, колькі ў ёй рэдкасцей, колькі якіх-небудзь выданняў XVI стагоддзя або рукапісаў X стагоддзя, а ў тым, як шырока абрачаюцца кнігі ў народзе, колькі прыцягнута новых чытачоў, як хутка задавальняеца любое патрабаванне на кнігу...».

Гэтая ленінская словаадрасаваны ўжо не ўраду, не народу, а нам, бібліятэчным работнікам. Ад нас, ад нашага ўмення, нашай энергіі, нашай любові да справы залежыць лёс кнігі. Ці праляжыць яна, пыльная і непатрэбная, усё сваё «кніжнае жыщё» на паліцы, ці пройдзе той жывы шлях, да якога яе рухаюць аўтар і выдаўцы. Шлях да чытана, шлях да яго розуму, яго душы. Іменна ў гэтым вось і заключаецца звышзадача любой бібліятэкі.

Уявіце сабе, што вы, работніца або сялянка, хочаце стаць больш умелай на работе, даведацца, якія на свеце існуюць больш дасканалыя методы працы. Або, магчыма, вы, працуночы ткачыхай або даяркай, вучыцца завочна? Кніг мясцовай, калгаснай або раённай бібліятэкі вам не хапае. Што рабіць? А ўсё вельмі проста. У любой, нават самай маленькой бібліятэцы ёсьць бланк заказаў, які вы запоўніце для адсылкі ў абласную бібліятэку. Калі і там патрэбнай вам кнігі не аказалася, заказ прыйдзе да нас, у Дзяржаўную бібліятэку БССР імя Ул. Г. Леніна, і вы абавязкова атрымаецце кнігу, патрэбную вам для справы, якой вы служыце. Вось так выконваецца работа, якая мае крыху сухаватую назуву — міжбібліятэчны абменмент. Так выконваецца намі адзін з самых важных запаветаў правадыра.

Памагчы чытачу атрымаць патрэбную кнігу — гэта вельмі важна. Але перш, чым ён яе папросіць, трэба, каб ён ведаў пра яе існаванне. Гэта ж толькі ў казцы можа быць такое: «ідзі туды, не ведаю куды, прынясі тое, не ведаю што». У жыцці і прасцей і больш складана. Патрэбен арыенцір. А гэта работа вельмі і вельмі нялёгкая. Яшчэ акадэмік Вавілаў сказаў, што сучасны чытач апынуўся перад Гімалаямі кніг. А сёня? Сёня Гімалаі гэтыя падняліся яшчэ вышэй да неба. Як памагчы чытачу стаць добрым «альпіністам»? Мы стараемся, пачынаючы са звычайнага «чытацкага лікбеза» (уменне карыстацца каталогамі, даведнікамі і да т. п.), павышаць яго чытацкую культуру шляхам розных выставак, гутарак, лекцый, семінараў. Мы гэту работу вядзем не толькі ў сябе, у сваіх сценах, мы выязджаем на заводы, на установы, на раёны. У нашым фондзе — звыш чатырох з палавінай мільёнаў кніг. Як дабіцца таго, каб як мага большы лік іх адкрыўся чытачу? Няма на свеце такога чалавека, якога хтосьці іншы не шукаў бы. І ад таго, ці знайдзе, залежыць многае для абодвух. Няма і такой кнігі, якая не была б патрэбна нікому, у кожнай ёсьць штосьці карыснае, няхай два-три радкі. Ці знайдзе яна свайго чытача і ці знайдзе яе чытач без нас?

Агульнавядомы факт, што ў буйнейшых бібліятэках свету ад 60 да 80 працэнтаў кніг ніколі ніхто не запатрабаваў. З астатніх палавіна запатрабавалася адзін-два разы. Як бачыце, каэфіцыент карыснага дзеяння зусім мізэрны. Што ж, як не дасканалая служба інформаціі, можа паслужыць павелічэнню гэтай вельмі нізкай лічбы? Хто ж, як не мы, бібліятэкары, павінны гэтую службу ўдасканальваць?

У нас у бібліятэцы калі сарака тысяч чытачоў. Штодзённа да нас прыходзяць па кнігі калі 1450 чалавек. Дадаць да гэтага яшчэ 924 бібліятэкі, якія карыстаюцца нашымі кнігамі праз міжбібліятэчны абменмент, і вы атрымаеце ўяўленне аб тым, у якой ступені мы даражым «гонарам і славай» нашай бібліятэкі. Мы стараемся быць для сваіх чытачоў добрымі лоцманамі ў кніжным акіяне і ніколі не забываєм словаў Уладзіміра Ільіча пра тое, што лепшы спосаб адзначыць юблей — сканцэнтраваць увагу на навыкашных задачах. Таму юблейны год быў для нас годам асабліва напружаных пошукаў правільных і кароткіх шляхоў кнігі да чытана. Іменна ў гэтым сутнасць усіх запаветаў, пакінутых Ул. Г. Леніным нам, бібліятэкам.

Гутарку запісала М. ЛЕВАШОВА


Ад БЕЛДРЭСА да ЛУКОМЛЯ

Фота М. Мінковіча.

Колькі тут бывае экспкурсійных груп, адкуль толькі пісъмы не прыходзяць! І хоць з дня пуску першай чаргі БелДРЭС сёлета споўніцца ўжо 40 гадоў, цікавасць да гісторыі гэтага прадпрыемства не праходзіць. А сёлета, у год слаўнага ленінскага юбілею, яна асабліва ўзрасла. Гэта электрастанцыя — адна з трыццаці, будаўніцтва якіх прадугледжвалася ленінскім планам ГАЭЛРО, яна — першынец энергетыкі нашай рэспублікі. Калектыў станцыі па праву ганарыца гісторыяй свайго прадпрыемства, беражэ і памнажае слаўныя традыцыі яго будаўнікоў.

Колькі сіл уклалі яны ў будаўніцтва станцыі! Работы па маштабах таго часу тут ішлі велізарныя, а тэхнікі не было амаль ніякай. Катлаван капалі лапатамі, зямлю вазілі на конях, торф грузілі ўручную. Жылі ў бараках, але нават у іх месца не хапала, і многія рабочыя сяліліся ў нешматлікіх мясцовых жыхароў (у вёсцы Аракі, на месцы цяперашняга пасёлка энергетыкаў, было ўсяго 36 двароў). Але нішто не палохала энтузіястаў. Прыйваў ноччу вагон з торфам, дык на яго разгрузку накіроўваліся не асобныя добраахвотнікі — ішлі ўсе.

Шмат цікавых эпізодаў з гісторыі Асінаўскай раённай электрастанцыі (так некалі называлася БелДРЭС) расказала мне Элеанора Паўлаўна Драчова.



БелДРЭС.

Яна працуе лабаранткай, з'яўляеца сакратаром партарганізацыі заводакраўніцтва, у свой час была важаком камсамольцаў станцыі. Застаецца толькі здзіўляцца, як пры ўсёй сваёй занятасці гэта жанчына знаходзіць час, каб рабіць яшчэ адну надзвычай важную справу — збиратці матэрыялы для летапісу прадпрыемства. У яе захоўваецца мноства цікавых, часам унікальных фотадокументаў, яна вядзе перапіску і сустракаецца з ветэрнамі БелДРЭС, запісвае іх расказы, збірае выразкі з газет і часопісаў.

Глядзіш здымкі, чытаеш успаміны — і міжволі па-раўноўваеш факты са ракагадовай даўнасці і сённяшняга дня. Зусім нядайна, у пачатку года ленінскага юбілею, мы адзначалі расную падзею: увод у дзейнне першага энергблока Лукомльскай ДРЭС. Пуск першай чаргі БелДРЭС таксама прыпаў на ўрачысты дзень — 8 лістапада 1930 года. І тады, у

Будаўнікі БелДРЭС жылі ў бараках, спалі на саломе. Стваральнікі Лукомльскай электрастанцыі толькі пачыналі з вагончыкаў, а ў хуткім часе перасяляліся ў сучасныя дамы з усімі выгодамі. «Казады тачка — вось і ўся механизация будаўніцтва трыццатых гадоў. На будаўнічых работах на Лукомлі ўжывалася магутная тэхніка, найноўшыя мышыны і

краю. І тыя і другія рабілі і робяць сваю справу, ажыццяўляючы запаветы Ільіча, яго мару аб электрыфікацыі краіны.

Як цяжка па-раўноўваць магутнасці электрастанцыі, так цяжка па-раўноўваць і пасёлкі энергетыкаў. Арэхаўск так і застаўся невялікім пасёлкам, хоць, вядома, міма яго не праішла цывілізацыя. Новалукомль жа нават цяжка на-

ства высокай культуры вытворчасці.

І яшчэ адна цікавая асаблівасць: і на БелДРЭС, і на Лукомльскай электрастанцыі, прадпрыемствах далёка не «жаночы», працуе шмат прадстаўніц прыгожай палавіны роду чалавечага. І не толькі ў заводкарауніцтве, але і ў паліўна-транспартным цэху, у кацельным. Вопытнымі спецыялістамі ліцаў тут дзяжурнага інжынера Марью Уладзіміраўну Конан, начальнікаў змен: кацельнага цэха — Надзею Іванаўну Сасаву, мышынага — Варвару Мікалаеўну Дэміతрыеву, электрацэха — Ганну Ларыёнаўну Казлоўскую. Дарэчы, Ганна Ларыёнаўна — дэпутат Вярхоўнага Савета БССР.

Шмат такіх прыкладаў можна прывесці і з Новалукомля. Выдатна папрацавалі на ўзвядзенні энергагіганта на сінім возеры дзяўчата з камсамольскамаладзёжнай брыгады Любы Смірновай. Усе яны — ударніцы камуністычнай працы. Шмат жанчын працуе цяпер і на самай станцыі. Сярод імён лепшых працаўнікоў можна пачуць прозвішчы старшай апаратчыцы хімводаачысткі Тарэсы Іосіфаўны Ласкінай, мышыніста сілкавальных помпаў Валянціны Іванаўны Паўлавай, мышыніста берагавой помпавай станцыі Валянціны Васільеўны Асечкінай і многіх іншых.


Надзвычай сімвалічная асаблівасць яшчэ ў адной рысе БелДРЭС — многія спецыялісты, якія пачыналі свой працоўны шлях на гэтай электрастанцыі, атрымалі тут добрую загартоўку і цяпер з'яўляюцца камандзірамі вытворчасці на Васілевіцкай, Бярозаўскай і той жа Лукомльскай ДРЭС, на цеплацэнтралях Мінска, Гомеля, Магілёва.

Так што пра многія з гэтых прадпрыемстваў можна сказаць: яны шмат чым абавязаны БелДРЭС, і іх калектывы падхапілі і мно-жаць справу энтузіястаў 30-х гадоў. Яны пачыналі здзяйсняць мару Ільіча пра электрыфікацыю. Іх сённяшнія калегі нясуць гэтую эстафету далей.

Тамара МУХА



Электраманцёры Лукомльскага ўчастка трэста «Электрацэнтрамонтаж» Лідзія Кірылава, Марына Міхалап і Соф'я Казялекая.



Лукомльская ДРЭС.

13-ю гадавіну Вялікай Каstryчніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі, сёлета, у год ленінскай ударнай работы, часта гучаў адзін і той жа выраз — гігант энергетыкі. Так, на тыя часы БелДРЭС і сапраўды была электраволатам у Беларусі. А сённяшняя, Лукомльская ДРЭС, па сваёй магутнасці ў 80 разоў перавышае тую, будаўніцтва якой пачалося 10 ліпеня 1927 года на Асінаўскіх балотах. Ды што БелДРЭС! Асілак на Лукомльскім возеры ў паўтара раза пераўзыходзіць магутнасць усіх электрастанцый ГАЭЛРО.

Механізмы. Тут працуюць людзі такіх спецыяльнасцей, пра якія і не чулі некалі.

Што і казаць, для кожнага часу — свае маштабы, свае крытэрыі, свае вышыні.

Але як шмат і агульнага ў гісторыі абедзвюх электрастанцый. Уласна кажучы, Лукомльская ДРЭС — працяг БелДРЭС, яе сучаснае, больш магутнае і прыгожае ўвасабленне. Энтузіазм белдрэсаўцаў, іх настойлівасць і запал як бы атрымалі ў спадчыну лукомльцы, і тыя і другія сваёй працай пераўтварылі аблічча старога

зваць пасёлкам: ён мае ўсе рысы сучаснага маладога горада.

Ды што ж, няўжо Лукомльская электрастанцыя зацьміла БелДРЭС? Не, яна толькі лепш адцяніла ўсю веліч першынца беларускай энергетыкі. Першае — гэта заўсёды нешта асабліва памятнае, дарагое і хвалюючае.

Нашичадкі тых, хто ствараў БелДРЭС, выдатна працягваюць справу бацькоў і дзядоў. Гэта электрастанцыя — і цяпер адна з лепшых у рэспубліцы, з 1967 года яна з гонарами носіць званне прадпрыем-



ПАМЯТЬ

Апавяданне

Хвёдар ЖЫЧКА

Гэта расказаі мне ў вёсцы Харошаўцы, што пад Гомелем.

У старога Нупрэя былі трох сыны. Старэйшы, Сцяпан, загінуў у першыя дні імперыялістичнай вайны. Сярэдні, Пятро, таксама быў прызваны на фронт, але хутка вярнуўся цяжка паранены ў грудзі. Шпіталі былі перапоўнены, таму Пятра адправілі дадому, не далячыўшы як след. Давялося Нупрэю хадзіць у лес, ставіць пасткі на барсукоў. Барсуковым тлушчам і вылечыў сына. Праз год Пятро быў зусім здаровы, і калі грымнула Вялікая Каstryчніцкая рэвалюцыя, ён узнічаліў рэйком. Пад яго кіраўніцтвам сяляне раздзялілі панскую зямлю, пачыналі жыць па-новаму. Але з заходу палезлі інтэрвенты. І зноў Пятро ўзяў у руکі зброю, падабраў надзеіных хлопцаў, арганізаваў партызанскі атрад. Народныя мсціўцы білі акупантамі і гайдамакамі. Гэтак жа было і ў суседніх вёсках: у Крупцы, Пераросце, у Агародні. Вясной 1918 года партызанская і чырвона-гвардзейская атрады аб'ядналіся ў

полк і назвалі яго Першым рэвалюцыйным палком імя таварыша Ул. I. Леніна.

Пятро, былы царскі артылерыст, камандаваў батарэй Ленінскага палка.

Малодшы сын Нупрэя, Андрэй, таксама хацеў ваяваць, але такіх малых—яму ішоў толькі дванаццаты год—у полк не прымалі.

Як вядома, Уладзімір Ільіч Ленін быў чалавек надзвычай сціплы, не любіў, калі яго празмерна хвалілі.

— Рэвалюцыю зрабілі працоўныя,—гаварыў ён,—народ і ёсць тварэц гісторыі,—і не раю прысвойваць сваё імя ўстановам, воінскім часцям.

А байцы вельмі хацелі, каб іх полк насіў такое ганаровае імя, стараліся заслужыць яго ў баях. Змагаліся ленінцы адважна. Гэта яны сарвалі план паходу інтэрвентаў на Москву праз Гомель, разбіўшы галоўныя сілы праціўніка.

Тады і падаў нехта думку:

— Ад нас жа едуць у Москву дэ-

легаты да Падвойскага. Няхай там яны раскажуць Уладзіміру Ільічу пра нашы перамогі, пра наша вялікае жаданне называцца байцамі-ленінцамі.

Дэлегатамі выбралі самых заслужаных, адважных. Сярод іх быў і Пятро.

З нецярпіласцю чакалі байцы вяртання сваіх пасланцу. Усе хацелі ведаць, што скажа Ленін.

Прыехаў Пятро з сябрамі. Абступілі іх чырвонаармейцы і сяляне.

— Усё добра, таварышы,—супакоіў іх Пятро.—Расказалі Уладзіміру Ільічу пра нашы справы.

Колькі радасці было! Пятра падхапілі на рукі, доўга падкідвалі. А пасля пачалі распытаць:

— Самога Леніна бачылі?

— Які ён?

— Раскажы ўсё, як было.

Пятро стаў на ганак і папрасіў:

— Вы толькі цішай, бо ў мяне лёгкія прастрэлени, крычаць не могу. Дык слухайце. Ехалі мы да Москвы не ў мяккім вагоне, самі разумееце.—

КАЗКІ СІНЯГА БОРУ

з таварняка на таварняк, дзе на буферах, дзе на прыступках. Не прывыкаць нам. Адно ў дарозе згубіў я сваю лыжку салдацкую... У Москву прыехалі якраз раніцай. На Манежнай плошчы былі пастроены воінскія дэлегацыі. Праходзячы ўсцяж строю, Мікалай Ільіч Падвойскі спытаў, хто мы і чаго прыехалі. Мы дакладаем: так і так, дэлегаты Ленінскага палка. Якраз у гэты час з варот Крамля выехала аўтамашына і, паруныяўшыся са строем, спынілася. З яе выышаў Уладзімір Ільіч і падышоў да нас. «Ленінскі полк?!—здзвіўся Ільіч.—Гаворыце, пад Гомелем сфарміравалі? А як даехалі?» Ну, мы яму тут адразу свае просьбы: зброі нам бы яшчэ хоць крыху, абмундзіравання і самае галоўнае—байцы вельмі жадаюць, каб полк і надалей насы ѹго імя. И расказаі, як мы інтэрвентаў б'ём. «Што ж, вырашылі, то няхай так і будзе,—усміхнуўся Ільіч.—Вы добра ваюеце. А на пытанне маё ўсё ж не адказаі: як вы дабраліся да Москвы?» Бачым, Уладзімір Ільіч размаўляе з намі падрацьку. Ну і расказаі з усімі падрабязнасцямі: як ехалі на тармазах, як я лыжку згубіў. Развесялілі Леніна. Падышоў ён да мяне і з хітраватай усмешкай пытае: «Які ж вы цяпер салдат без лыжкі? Усе будуць крупнік есці, а вы сядзець, пазіраць. Не,—кажа,—так нельга, каб салдат ды без лыжкі. Вы, Мікалай Ільіч,—звярнуўся ён да Падвойскага,—не забудзьце выдаць салдату і лыжку». Я кажу: «Ды што вы, Уладзімір Ільіч, не турбуйцесь, як-небудзь абыдуся». А ён узяў вось так рукі ў бокі, нахіліўся да мяне і ўжо сур'ёзна: «Не, дарагі таварыш, «як-небудзь» не трэба. «Як-небудзь»—гэта значыць дрэнна. А дрэнна рабіць мы не маем права. Так што бярыце лыжку». Во які ён, наш Ленін, усе салдацкія патрэбы ведае...

Пяцро дастаў з патайной кішэні шыняля скрутачак, разгарнуў яго і паказаў усім бліскучую лыжку.

Чырвонаармейцы падыходзілі да Пятра, з цікавасцю разглядалі лыжку. Дзіва што! Самога Леніна падарунак.

Восенню, у час перамір'я з немца-
мі, у полк прыйшла тэлеграма ад

Леніна. Уладзімір Ільіч паведамляў, што навісла пагроза страты важнага для краіны горада Баку. Полк накіроўваўся на Каўказ.

— Помніць нас Ленін,—радаваліся байцы і пачалі рыхтавацца да адпраўкі.

І тут малодшы Нупрэй сын прыгнаўся да брата Пятра:

— Вазьмі мяне з сабой. Снарады падвозіць буду, акопы капаць. А не возьмеш, сам уцякну на фронт.

І ласкай угаворваў яго Пяцро, і пагражай, а той стаяў на сваім: вазьмі.

Шкада стала Пятру брата, дастаў ён запаветную лыжку, перадаў Андрэю:

— Вазьмі на памяць, беражы. Гэта ленінскі падарунак. Аддаю табе з адной умовай: калі ты спатрэбішся Радзіме, перадай лыжку свайму будучому сыну.

Згадзіўся Андрэй, застаўся дома.

Грамадзянскую вайну старэйшыя браты пераможна скончылі без Андрэя, самі выгналі з савецкай зямлі інтарвентаў і белагвардзейцаў.

А летам 1941 года Радзіма паклікала і Андрэя. Ідуць на фронт, Андрэй перадаў дарагую лыжку свайму сыну Янку. И такі ж наказ даў:

— Пакліча Радзіма, перадасі свайму сыну.

Андрэй загінуў у няроўным баі пры абароне Кіева. Праз год яго пятнаццацігадовы сын Янка пайшоў у партызанскі атрад. Сына ў Янкі, вядома, не было яшчэ. Таму дарагі падарунак Леніна перадаў ён суседскім дзесяцям.

— Беражыце,—даў наказ.—Гэта не проста лыжка. Сам Уладзімір Ільіч Ленін падарыў яе майму дзядзьку.

Янка закончыў вайну ў Берліне, штыхом распісаўся на сценах рэйхстага. И дамоў вярнуўся героям—поўныя грудзі ордэнаў і медаляў. Прыехаў, пытае ў суседзяў:

— А дзе ж ленінская лыжка?

— Вось яна,—паказваюць піянеры.—Мы яе хочам перадаць у музей.

— Правільна,—згадзіўся Янка.—Трываў мір мы заваявалі. А пакліча Радзіма...


— Заўсёды гатовы!—дружна адказаі яму піянеры.

Гудзе машынамі шырокі га-
сцінец са Слуцка на Пагост.
Наўбоч у чаротах пабліскавае
вузкая змейка Случы. На яе
правым беразе рассыпаліся
мураваныя і драўляныя домікі
вёскі Ісерна.

Пейзаж вакол нагадвае
украінскія стэпы—палі і палі,
куды ні кінь вокам. І нечакана
за вёскай, на бугры—хваёвы
гай сустракае шумам, пахам
хвоі, смалы. Дрэвы—у абхват,
высаджаны ў радкі. У які бок
ні глянеш—убачыш, нібы ў пе-
равернуты бінакль, палоску не-
ба і далёкі гарызонт.

Па-мясцоваму завецца гай
«Вольчыным». Ужо сорак шэсць
гадоў. З таго дня, калі камса-
молія вёскі Ісерна на чале з
актыўісткай Вольгай Капацэвіч
пасадзіла лес на пясчаным бу-
гры, дзе спрадвеку нічога не
расло.

Гадоў дзесяць назад, ужо
будучы пенсіянеркай, Вольга
Цімафеевна павяла мяне неяк
улетку паказаць свой гай. У гай
было столькі суніц, што здава-



13 жніўня 1887 г.
Ул. І. Ленін пасту-
піў у Казанскі юні-
версітэт на юры-
дычнае аддзялен-
не.

Ленінград. У гэтым
будынку праводзіў
гутаркі ў студэн-
цкім гуртку Ул. І. Ле-
нін у канцы 1905 г.
Цяпер тут электра-
тэхнічны інстытут
імя Ул. І. Ульянова
(Леніна).

лася, нехта насыпаў там чырвоных пацерак. Вольга Цімафееўна збірала ў прыпол суніцы, потым прымусіла і мяне згарнуць папяровы кулёк і, нягледзячы на мае пратэсты, ссыпала іх туды. А потым мы ішлі па палівой сцяжынцы праз жытнёвы палетак, і Вольга Цімафееўна расказала пра сваё жыццё і пра сустрэчу з Уладзімірам Ільічом Ленінам.

...У жніўні 1923 года за атрыманне высокага ўраджаю на сваім уласным надзеле саракагадовая сялянка Вольга Цімафееўна Капацэвіч са Случчыны была ўдзельніцай першай Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі ў Маскве. Вазіла туды двухметровыя снапы жытва, пшаніцы, куліткі шаўкавістага льнянога вала, слуцкія паясы. Атрымала ад выставачнага камітэта прэмію. На мітынгу Вользе Цімафееўне, як прадстаўніцы беларускай дэлегацыі, далі слова. Прыгожая, гаваркай сялянка ў нацыянальнай во-пратцы, поўная веры ў светлу будучыню вёскі, прыцягнула ўвагу Надзеі Канстанцінаўны Крупской, якая ў той час была таксама на выстаўцы. Знаёмства гэта павярнулася для Вольгі Цімафееўны нечаканай радасцю: ёй прапанавалі з'ездзіць у Горкі, пад Москвой, да Ул. I. Леніна, які там адпачываў і лячыўся.

«Селі мы ў легкавічок,— расказала мне Вольга Цімафееўна,— і пакацілі праз усю Москву. Потым лесам, лесам— і апынуліся ў парку. Вылезлі з машины і пайшлі па дарожцы. У глыбіні парку на лаўцы сядзеў чалавек, якога я не раз бачыла на партрэтах. Сэрца мае забілася ад хвалівания. Ільіч сказаў, хто я і адкуль, ён ветліва прапанаваў сесці і загаманіў са мною так проста, што ўсе мае хвалівіні як рукою хто зняў. Ведаецце, гаварыла я з ім як са сваім бацькам родным. Расказала Ільічу пра

наша сялянскае жыццё ўсё як ёсьць. Як было ў маёй маці дзесяць дзяцей і кожны прасіў хлеба, як рана мяне замуж аддалі. І як бедна родзіць яшчэ наша зямелька. І пра кулакоў расказала, як яны лепшыя землі захапілі. І што пры лучыні ды газніцы сядзяць вечарами мужыкі... Ленін слухаў уважліва, не перабіваў, а потым цікавіўся настроймі сялян, іх патрэбамі. Я яму і гавару: «За камунію, Уладзімір Ільіч, хоць сёння нашы ісерніскія сяляне пра-галасуюць усе як адзін, толькі дайце кліч...» А ён усміхаўся аднымі вачымі, кідаў позірк на мае ногі, абытуя ў лапці з аборамі, уздыхаў і зноў пытаўся, на каго дзяцей пакінула, які ўраджай атрымала. І яшчэ сказаў так: «Перадайце, таварыш Капацэвіч, сялянам, што пакончыц з галечай і адсталасцю ў вёсцы мы зможам толькі тады, калі аб'яднаем сялян у кааперацію». А на развітанне перадаў чалавеку, што мяне суправаджаў, паперку. Па той паперцы мне выдалі чаравікі, сукенку, кофту, так што я вярнулася дамоў нібы тая барыня... Яшчэ выдалі нашай слуцкай дэлегацыі насення канюшыны і трывлугі. Казалі, што гэта таксама быў падарунак Ільіча...»

Сустрэча з Ул. I. Леніным зрабіла незабыўнае ўражанне на малапісъменную, але з прыродным дапытлівым розумам і гарачым сэрцам сялянку. Гэта з'явілася паваротным этапам у яе жыцці. Падобна тысячам жанчын нашай краіны Вольга стала вучыцца кіраваць дэлігавай. Вярнуўшыся з Москвы, яна выступала на мітынгах у сваёй і суседніх вёсках, расказала аб сустрэчы з Ільічом, за-клікала сялян парываць з вузкімі палоскамі, са старым бытам. Умела яна гаварыць пераканаўчай, страсна, складна, сваімі словамі, без падказаў і паперак. Умела паспрачацца са сваімі праціўнікамі.

Смерць Ільіча абрушылася на гэтую жанчыну цяжкім горам, як і на мільёны працоўных людзей усяго зямнога шара. У той жа год Вольга Цімафееўна збірае сялян і перавозіць з вёскі Каты ў Ісерна былы пансікі маёнтак, каб абсталяваць там школу. Не было ні парт, ні класных дошак — і яна едзе ў Слуцк, «прабівае» ўсё, што трэба, дастаўляе ў школу і першага верасня 1924 года ўручает настаўнікам ключы ад новай сямігодкі! Ці трэба казаць, якая гэта была падзея для таго часу ў сяле, дзе ўласнае прозвішча кожны спрадвеку «падпісваў» крыжыкам...

Кулакі і былыя пансікі паслугачы адказаў на гэта падпілам вёскі. Тройчы ў той год «чырвоны певень» гуляў па саламянных стрэхах Ісерна. Не мінаваў ён і хаты Вольгі Ціма-

феёўны. Але нішто — ні пагрозы, ні пажары — не магло збіць з выбранага шляху гэтую смелую сялянку, якая ў глыбіні сэрца несла памяць аб Ільічу. У сакавіку 1924 года яна была дэлегаткай Надзвычайнага з'езда Саветаў БССР, дзе выступіла з прамовай і была выбрана членам ЦВК БССР. З гэтага часу і да мая 1925 года яна працуе ў Наркамсабесе рэспублікі, ездзіць па гарадах і вёсках, клапоціцца аб праца-ўладкаванні інвалідаў грамадзянскай вайны і аб беспрытульных дзесяцях.

Летам 1924 года жаночы аддзел ЦК КПБ накіраваў у Москву на Сусветны кангрэс жанчын-камуністак дэлегацыю работніц і сялянок. У састаў дэлегацыі ўвайшла і В. Ц. Капацэвіч. 11 ліпеня таго ж года ў дзень адкрыцця кангрэсу беларуская дэлегацыя паднесла Чырвоны сцяг польскай жаночай дэлегацыі, а Вольга Цімафееўна перадала ёй слуцкі пояс. Уручыла яго, сказала: «Няхай гэты пояс аб'яднае ўсіх польскіх жанчын пад нашым Чырвоным сцягам». Зала адказала на яе слова громам аплодысментам...

І ўсё ж за справамі дэлігавай важнасці яна не забывала сваю вёску, сваіх дзяцей, якіх пакінула на сваякоў. Яе цягнула ў Ісерна, дзе пачыналася калектывізацыя і абастралася класавая барацьба. Вольга Цімафееўна становіцца актыўным арганізаторам новага жыцця. У 1931 годзе ў яе роднай вёсцы ствараецца калгас «Калектывіст». Яна адной з першых падае заяву. Некалькі гадоў працуе загадчыцай птушкафермы, потым начальнікам добраахвотнай пажарнай дружыны. Было ў яе харкторы нешта ад тых рускіх жанчын, пра якіх яшчэ М. Някрасаў пісаў: «Коня на скаку остановіт, в горячую избу войдёт». Яна на самай справе не раз першай кідалася ў агонь, ратавала дзяцей, маё масцы, і калгасная пажарная дружына ў трывіцця гады лічылася ўзорнай у раёне.

А калі на нашу краіну напалі гітлераўскія захопнікі, Вольга Цімафееўна трымала цесную сувязь з партызанамі. Іх жа з вёскі Ісерна пайшло ў лес каля ста чалавек. Усе трывіцця акупацыі лясныя салдаты знаходзілі ў яе хаце прытулак, ежу, каштоўныя звесткі.

...Калісьці ў «Калектывісце» аб'ядноўвалася трывіцця гаспадарак, трыста пяцьдзесят гектараў зямлі, трывіцца коней і столькі ж кароў, а «механізацыю» прадстаўлялі дваццаць аднаконных плугоў і гэтулькі ж драўляных барон.

А цяпер?

Вось што мне паведаміў сакратар партыйнай арганізацыі

калгаса імя Мічурына Мікалай Міронавіч Башура:

За калгасам замацавана 2967 гектараў зямлі, у тым ліку 1137 гектараў ворнай. У гаспадарцы 406 двароў, на пяці фермах 1165 галоў буйной рагатай жывёлы і больш за тысячу свіней. Калгас выканані летась два гадавыя планы па продажу збожжа, а валавы збор дасягнуў 1100 тон. Гэта на пяцьсот тон больш, чым у папярэднім годзе. Упершыню ўраджайнасць збожжавых дасягнула 21 цэнтнер (па ўспамінах В. Ц. Капацэвіч, у 1923 годзе яна на сваім надзеле атрымала «крэкордны» па тым часе ўраджай — 10 цэнтнеру). Гаспадарка выканала свае заданні па продажу дэлігаве малака і мяса. Чисты прыбыток ад усіх галін вытворчасці дасягнуў 150 тысяч рублёў. У калгасе цяпер працуе 16 трактараў, столькі ж аўтамашын, 7 камбайнаў, дзесяткі электротрансформатораў. Адной злектрапразнікі ён спажывае больш, чым у 1931 годзе ўесь раён.

З умацаваннем эканомікі ўзрасла і аплата працы хлебаробаў. Сярэднемесячны зарабок дэлігавкі складае 119 рублёў, свінкаркі — 141 рубль, механізатора — 110 рублёў. Цяпер кожная трэцяя сям'я мае тэлевізор, кожная другая — радиё, у асабістым карыстанні ісерніцаў дзесяткі халадзінікай, газавых плюті...

Сорак сем гадоў назад у гутарцы з Ул. I. Леніным В. Ц. Капацэвіч гаварыла: «Сяляне ў большасці непісъменныя, цёмныя, вераць у забабоны. На ўсю аколіцу ў нас трохкласная школа і адзін настаўнік». Сёння ў калгасе працуе дзесяць спецыялістаў сельскай гаспадаркі з вышэйшай і сярэдняй тэхнічнай адукацыяй. З 20 настаўнікамі, якія выкладаюць у восьмігадовай і трох пачатковых школах, сямёра маюць вышэйшую адукацыю, многія вучыцца завочна. Па вечарах запальваюцца агні трох брыгадных клубаў, а праз год будзе адкрыты Палац культуры, які ўзводзіцца на сродкі калгаса. А колькі новых дамоў — ўсё больш цагляных, вырасла ў вёсцы за пасляваеннем гады!

...Шуміць-гамоніць за аколіцай хваёвы гай: трывожна — у непагадзь, сцішана і лагодна — у добрае надвор’е. Чалавек пройдзе побач — збочыцца у са-соннік, паставіцца сам-насам з думкамі, паслушае, аб чым гамоніць дрэвы. А за гаем па полі аж да самага Салігорскага ў чатыры рады выстрайліся апоры высакавольтных ліній, яшчэ далей у сіній смузе маячыць шахтныя капры трох калінных камбінатоў. Дзень і ніч гудуць ніткі правадоў, нясуть казкі Вольчынага сіняга бору...

М. ТЫЧЫНА

Слуцкі раён.




Казань. У гэтым доме ўноч з 4 на 5 снежня 1887 г. за айтны ўдзел у студэнцкай сходы быў упершыню арыштаваны Ленін.

Ленінград. Будынак раённай думы. Тут 16 кастрычніка адбылося расшыранае пасяджэнне ЦК партыі пад кіраўніцтвам Ул. І. Леніна, якое пацвердзіла рашэнне аб узброеным паўстанні.



Ленінград. У гэтым доме на Кранверкскім праспекце, 23, кв. 5/16 (цяпер праспект Максіма Горкага) бываў Ул. І. Ленін. Ен наведаў А. М. Горкага, які жывоў тут.



...І СТАЛІ „КУХАРЧЫНЫ ДЗЕЦІ...“

Адкуль мы родам, дзе каўні нашай радаслоўнай? Дзецы і ўнукі былых сялян, рабочых, тых, чия памяць аб продаках не ішла далей трэцяга пакалення, каго ніколі не ўзнагароджвалі цары — ні тытуламі, ні званнямі, хто ніколі не збіраў галерэй партрэтаў сваіх дзядоў і прадзедаў, хто прыходзіў на зямлю мільёнамі невядомых і занявленых і пакідаў яе такімі ж невядомымі... Дзецы і ўнукі жней, кухарак, прачак, прыбіральшчыц, служанак, мы не вельмі часта задаем сабе і іншым гэтыя пытанні: дзе яны, карэні нашай радаслоўнай? И можа дарэмна не задаем?

На вуліцы Акадэмічнай, на чацвертым паверсе, у сваёй кватэры мяне сустрэла жанчына. Маладая, з кароткай моднай прычоскай. У чорнай з белым каўніяром і манжэтамі сукенцы. Тая, чыё прозвішча назваў партрэг Акадэміі навук на просьбу рэдакцыі падказаць кандыдатуру тыповай прадстаўніцы сучаснага пакалення вучоных. Галіна Абрамчык, кандыдат навук.

Інтэр'ер аднапакаёвай кватэры. Вялікая, на ўсю сцяну кніжная паліца, радыёпрыёмнік, канапа, недараўні дыван на падлозе. Характэрны быт сям'і сённяшніх дзён. Нічога лішняга, усё проста, сціпла і разам з тым, як гаворыцца, утульна.

Першая хвіліна знаёмства, і ты яшчэ не ведаеш чалавека, не ведаеш, спадабаецца ён табе ці не. Адна справа — «назваць кандыдатуру» афіцыйна, другая — самому прыняць рашэнне, што менавіта пра гэтага чалавека табе захочацца расказаць людзям. И чалавек яшчэ не ведае, з якой размовай, з якімі пытаннямі звернешся ты да яго, і пакуль што, неяк сумеўшыся, кажа: «Чаму пісаць абавязковую пра мяне? Я ж нічога такога не зрабіла... У нас у акадэміі ёсьць выдатныя жанчыны, дактары навук, вядомыя вучоныя...» И раптам само сабой вырвалася гэтае першае пытанне:

— Скажыце, Галіна Васільеўна, а... кім была ваша бабуля?

Здзіўлены позірк. Адвыйклі мы ў наш час ад такіх пытанняў.

Была служанка ў памешчыка. Кухаркаю. Потым бялізну людзям мыла.

— А маці?

— Віцебская пралетарка з фабрыкі «КІМ». Панчошніца.

Некалі даўным-даўно ў літаратуры мастацкай і сацыялагічнай час ад часу мільгала праблема «кухарчыных дзяцей». Іхні безнадзейны лёс трывожны розум і сэрцы прадавых людзей Расіі. Потым прагучэлі слова Леніна аб кухарцах, якія павінна наўчыцца кіраваць дзяржавай. Потым праціўнікі, дзесяткі гадоў, праз разрушу і голад, праз барацьбу і нястачы. Прат вялікае новае і праз вайну. И зноў дзесяцігоддзі... И вось ён перад тобой, чалавек, які ўзрос за тры апошнія дзесяцікі гадоў, сучаснік, той самы чалавек, дзеля якога і ў імя якога было ўсё — і нястачы і барацьба. Лёс якога вызначылі яшчэ далёка да яго з'яўлення на свет. И, признацца, я нават уздавалася шчасліваму для журналіста выпадку, што баўля гэтай маладой жанчыны, кандыдата навук, невядомая мне Малання Максімаўна Арцём'ева, некалі была кухаркаю. И падумалася адрэзу ж: а ці такое яно дзіва, гэтае супадзенне? Тысячы, мільёны «кухарчыных дзяцей» і ўнukaў — гэта мы, гэта нашы сучаснікі.

Сучаснік — чалавек, які не праста живе ў адзін час з табою, гэта той, хто разам з табою, разам з тваёй краінай дзяліў і падзяляе ўсе падзеі, што стануць потым здабыткам гісторыі, хто ўвабраў і ўбірае ў сябе дух, трывогі, радасці і клопаты сённяшніга дня.

...Была вайна, і краечкам памяці захапіла яна маленькую Галю. Вакзалы, бамбёжкі, эвакуацыя. Дабрата чужой жанчыны, сялянкі з-пад Саратава, якія дала прытулак іх сям'і (як знаёма ўсё гэта, як знаёма!). Дабрата ўсёй вёскі. Галія помніць, як выпраўлялі людзі яе маці ў шпіталі да бацькі, як прыносілі хто што мог, хто мёду шклянку, хто хлеба акраец. Пісьмы з фронту і пісьмы на фронт, вяртанне ў разбуранны дашчэнту Віцебск (як знаёма і гэта!), зямлянка з высокую трубую-комінам, у якой пачынала сям'я Абрамчыкаў сваё новае, пасляваеннае жыццё.

И зноў дабрата (гэтае слова праходзіць праз усе ўспаміны яе дзяцінства): «Мне хоціцца, Галачка, каб стала ты калі-небудзь урачом, каб была добрым чалавекам, несла людзям дабрату», — пісаў пляменніцы з фронту дзядзь-

жыве жылінің
жодың үйінен
жет прикметна үшін
жонса үшін тұт

— тоңдең мінің жердің ішкінот —
алім адам міндер
төрдің атынан іш кінде
жімінде жиңілесіт
— оның жағынан кітаптың дәл
жатыру көміндегі
опыттың көмекін таңдау
жоғары да
— жердең көзінан жаңа отын
жасаудың жағынан жаңа
жадынан шынан жаңа отын
жасаудың жаңа отын

Домік I з'езда РСДРП.



Домік I з'езда РСДРП.

ка, палкоунік медыцинскай службы Аляксандр Венядзіктавіч Арцём'еў. Ён загінуў у самыя апошнія дні вайны, але след яго жыцця цягнуўся яшчэ доўга, доўга, сапрауды як след пагаслай зоркі. Прыходзілі людзі, якім выратаваў некалі жыццё ваенны ўрач Арцём'еў, знаходзілі яго бацьку, каб пакланіцца і пацалаваць руку маці, якая нарадзіла і выхавала гэтага чалавека, Маланні Максімаўне...

І Галіна стала ўрачом. Гэтак хацеў дзядзька, што загінуў на фронце. Гэтак хацеў яе бацька, які вярнуўся з вайны інвалідам. Гэтак хацела яе бабуля, якая бачыла ў лёсе ўнучкі працяг жыцця свайго загінушага сына. Гэтак хацела і сама Галіна.

Сучаснік — гэта чалавек,

які ўвабраў у сябе ўсе трывогі і радасці сённяшняга дня. Скажыце, каго з нас не хвалююць такія проблемы? Адкуль бяруцца хваробы, да якіх яшчэ не можа па-сапрауднаму даступіцца медыцина? Колькі разоў паўтараем мы слова: «У наш век, у век пакарэння космасу — і вось не могуць жа вылечыць, не могуць разгадаць, адкуль бярэцца, напрыклад, той жа самы рак, або чаму на малады, здаровы арганізм раптам ні з таго, ні з сяго, здавалася б, абрушыцца такая хвароба, як рассеяны склероз? Чаму ён чакідаецца на чалавека? Як яго лячыць?» Гэта не менш злосная і не менш загадкавая для медыцины хвароба, чым рак. А можа на сённяшні дзень і яшчэ больш загадкавая?

Адной з лабараторый Інстытута фізіялогіі Беларускай Акадэміі навук даручана вельмі складаная і вельмі ганаровая задача — заняцца высвятленнем загадкі гэтай хваробы, шукаць методы яе лячэння. І Галіна Абрамчык адна з тых, хто вось ужо не-калькі гадоў, гадзіна за гадзінай, дзень за днём, дослед за доследам, то асцярожна, то смела, то навобмацак, то ўзброеная сваёй уласнай новай методыкай, кладзе цаглінку за цаглінкай для таго будучага будынка, які стане потым вялікім навуковым адкрыццем. Стане абавязковая! Бо хвароба гэтая ужо сёння нагадвае звера, аблкладзенага з усіх баю загоншчыкамі. Звер яшчэ жывы і дужы, ён шмат гора і пакут прыносіць пакуль што, але ўсё вузейшы становіцца круг. І ён павінен замкніцца, гэты круг.

Для таго і ідуць ад палат, дзе ляжаць хворыя, — «каб вы ведалі, як цяжка бывае

глядзець гэтым людзям у во-
чы, калі не можаш ім дапа-
магчы, а яны спадзяюцца,
чакаюць... Здаецца б, палаві-
ну ўласнага жыцця аддала
за вырашэнне загадкі гэтай
хваробы» — ідуць ад палат у
свае лабараторыі і доктар
медицинскіх навук Антаніна
Леановіч, і кандыдат навук
Ніна Шувалава, і навуковыя
супрацоўнікі Галіна Давыда-
ва і Маргарыта Пашкоўская,
і яна, наша сённяшняя зна-
мая Галіна Абрамчык, усе,
хто «абкладвае звера». Кож-
ны са свайго боку... Усю гэ-
ту навуковую работу абагуль-
ніе, накіроўвае тэарэтычна і
практычна акадэмік Даніл
Аляксандравіч Маркаў.

Прырода не аддае свае таямніцы лёгка і прости. І не ўсё ўдаецца зрабіць адразу, тым больш у такой складанай проблеме, як структура, механізм, фізічны і хімічны законы нервовай клеткі — гэта загадка з загадак прыроды. Ад штодзённай работы да авацый у канферэнц-залах ляжаць глыбокія, як бяздонне, шляхі. І ўсё ж...

— А ваша навуковая ра-
бота, Галіна Васільеўна,
прynesла хоць крышку кары-
сці людзям ужо сёння?

Доўга маўчыць, доўга ду-
мае Галіна Абрамчык. Склада-
нае гэта пытанне для чалавека навукі, я разумею. По-
тым я праслушала цэлую лек-
цию, даведалася, што такое
мэлін — рэчыва, з якога скла-
даецца абалонка нервовай
клеткі, што такое гіпата-
мус — той цэнтр у мозгу чалавека, які каардынует
многія важныя функцыі нашага
арганізма, даведалася, што тэ-
май яе дысертацыі, мэтай яе
даследаванняў, было высвет-
ліць, як паводзяць сябе над-
нырачнікі пры рассеянным
склерозе, што з тэмай увогу-

ле яна справілася, высветліла не толькі «іх паводзіны», але і сродкі ўздзейння на гэту таксама яшчэ вельмі загадкавую для медыцины за-
лозу — наднырачнікі. І зрабіла не толькі гэта. Распраца-
вала методыку лячэння
штучнымі гармонамі, якія
вельмі актыўна ўздзейніча-
юць на залозы, установіла
пэўную дазіроўку іх у кож-
ным асобным этапе захворван-
ня і ўсё гэта перадала ўжо ў
клініку, перадала на ўзбраен-
не ўрачам-практикам.

— А што цяпер хвалюе
vas, якая навуковая прабле-
ма?

— Увогуле, усё тая же
рассеяны склероз. А канкрэт-
на, як паводзіць сябе пры
гэтай хваробе гіпата-
мус. Ёсьць сур'ёзныя меркаванні,
што і ён у многім вінаваты...

Зноў доследы, тысячи до-
следаў над марскімі свінкамі,
трусамі. Аналізы крыві хво-
рых, роздум і абагульненне
гэтих аналізаў. Ужыўленне
электродаў у паддоследнюю
жывёліну і ўздзейнне праз іх
самымі рознымі прэпаратамі,
фізічнымі рэакцыямі. Ад-
крые ці можа прыладкі
крышку прыроды чалавеку
сваю таямніцу? Мозг — гэта ж
такая тонкая, такая склада-
ная і мала даследаваная
ящчэ галіна. Трывогі, хваля-
вани, пошуки і тая твор-
часць, імя якой — навукі.

І зрэшты ў фундамент вя-
лікага будынка новага наву-
ковага адкрыцця ляжа яшчэ
адна цагліна, пакладзеная
рукой гэтай спакойнай мала-
дой жанчыны з прыемнай і
культурнай гаворкай. Унучкі
кухаркі. Дачкі віцебскай пра-
летаркі з панчошнай фабри-
кі. Нашай сучасніцы.

А. УЛАДЗІМІРАВА

Галіна Васільеўна Абрамчык.



У Горках знаў яго любы.
Мужыкі на сходку звалі.
І з дзяцьмі папросту быў —
Ледзь убачаць — абступалі.

Быў ён хворы, ды хадзіў
На прагулку ў луг прырэчны.
З кім ні стрэнечца — любіў
Паздаровацаца сардечна.

Як ішоў ён пехатою —
Пазнавалі ўсе вакол,
Ды здарылася такое
Тут аднойчы з печніком.

Хіба ж можна! Як жа так!
Бачыць: крочыць незнаёмы
Па лугу па заліўному
Без дарогі, наўпрастак.

І пячнік аж задаволен, —
Важна ўзяўши руку ў бок, —
Бо пры тым цары Міколе
Пафарсіць ён хіба мог!

Бо зямелкі — кот наплакаў.
Не жыцце было — нуда:
Градкі дзве капусты, маку,
А цяпер ён — гаспадар!

— Гэй, ты! Што там ходзіш
Лугам?
Дзе дазвол таптаць пакос? —
Ды з пляча на ўсю акругу
І паехаў і панёс!

ЛЕНІН І ПЯЧНІК

Аляксандар ТВАРДОЎСКІ

Разышоўся. А прахожы
Усміхнуўся, кепку зняў:
— Добра лаяца ты можаш... —
Толькі гэта і сказаў.

Прыпыніўся на хвілінку
Вінавата, як хлапец.
Мой, пайду другой сцяжынкай...
Тут бы справе і канец.

Ды пячнік — душа жывая,
Разышоўся не на жарт.
— Тваё прозвішча? — пытае,
Што ты тут за гаспадар?

Ну, а той, відаць, не можа
Размаўляць так, не прывык.
— Ленін... — адказаў прахожы.
— Ленін! — тут і сей пячнік.
...Дзень за днём праходзіць
Восень з хлебам на парог,
Ды забыць выпадак гэты
Той пячнік ніяк не мог.

Ды вось раптам днём
Прыгожым
Да хаціны к печніку
Пад'язджаюць па парошы
Два вайскоўцы у вазку.

Шчэ вароты не адкрыты,
А ў акне уся сям'я.
Госці ўходзяць...
— Вы такі-та! —
Руки звесіў...
— Вось ён... я...
— Апрануцца, —
Ён за світу,
Ды не знайдзе, дзе рукаў.
Жонка буркнула сядзіта:
— За язык цябе — прапаў...

Печніку не да размовы
У сітуацыі такой.
— Папрашу, — сказаў
вайсковы, —
Інструмент узяць з сабой.

...Знікла хата за пагоркам.
Конік тулае трушком.
Паварот. Сядзіба Горкі.
Сад. Падворак. Белы дом.

У дому пуста, нелюдзіма.
Кацяняці не відаць.
Цягне сцюжай, пахне дымам.
Ёўня, брат, ні даць, ні ўзяць.

Толькі сеў стары з павіннай,
Аглядзеца шчэ не змог,
Раптам ірокі у гасцінай.
Ён з'явіўся на парог.



Вельмі ж звычная, відаць,
Печніку работа.
Таму вызначыцца так
Тут яму ахвота.

— Толькі будзь, Ільіч, здароў.
Зладзім люба, міла.
Каб якіх ні сунуць дроў,
Грэла, не дыміла.

І каб цёпла скрэзь было —
Робіцца з увагай.
Каб у коміне гуло
Ад вялікай цягі.

А што дым на хату йдзе —
Справа паправіма.
Зробім так, што загудзе,
Друг ты наш любімы.

Разважае так стары,
А душа ў яго спявае.
Бо як там ні гавары,
Каму робіць — добра знае.

Калі ў печы той пад вечар
Затрашчаў ахапак дроў,
Тут і выйшаў Ленін к печы
І размову так павёў:

— Па-майстэрску лечыш печы,
Люба-міла, як гарыцы! —
Даражай тых слоў сардечных
У жыцці не чуў стары.

Ад тых слоў у майстра вочы
Засланіла, як на грэх.
Іх стары працерці хоча —
Руки ў гліне, не пратрэш.

Нешта к горлу падступала.
Раптам мову адняло.
І калі сляза упала,
Ільіча ўжо не было.

А пасля сядзелі разам,
Па-сябройску чай пілі,
І, вядома, што адразу
Тут размову павяля.

Тут душэўна, слова к словаму,
Дзе згаджайся, дзе пярэч.
І пра справы Ільічовы...
І, вядома што, пра печ.

На души вясна ў старога,
Дык пры выпадку такім
Прыступіў ён тут з трывогай
Да размовы аб другім.

— Раз пайшло ўжо такое,
Не могу я прамаўчаць.
Мне даруй, Ільіч, за тое...
Ну, на лузэ... у той час.

Прызнаю сваю памылку.
Толькі Ленін перабіў:

— Унь ты што, — сказаў
з ухмылкай,

Я пра тое ўжо забыў...

Па марозцу майстар выйшаў
І дадому наўпрастак.
Слупам дым, за дрэвы вышай,
— То-та цяга! Любата!

Ад души ён задаволен.
Пад сабой не чуе ног.
Цераз сад, бляюткім полем
Ен спяшаў дамоў як мог.

Жонка дома у адчай:
— Дзе ты! Як? Ну, гавары?
— Ды у Леніна... За чаем
Засядзеўся твой стары.

Пераклад Міхася СКРЫПКІ

Вырас новы пасёлак.

— Вось такая будзе і ваша кватэра.



СЫХОДЗІШ, ВЁСКА, З ЯСНАЙ ЯВЫ...

...Сыходзіш, вёска, з яснай явы,
А твой народ вернападданы
Імкнецца, снінушы кайданы,
Да новай долі, новай славы».
(Я. Купала).

Вы ведаеце, якія прыгожыя мясціны пад Шкловам? Каб ведаць гэта, трэба пабываць там і самому пабачыць...

Уесь шлях ад Орши дарога бяжыць нібы змейка, то ўверх, то ўніз, а то раптам працягнецца роўнай бліскучай істужкай— і на дзесятак кіламетраў відаць усё наваколле з лясамі і пералескамі, вузкімі і шырокімі рачулкамі, вялікімі і малымі вёскамі, бяскрайнімі палямі. І вянец усёй гэтай прыгажосці— паўнаводны Днепр, што нясе серабро сваіх вод далёка на поўдзень.

Прыгожыя мясціны пад Шкловам.

На 25-м кіламетры ад Орши зусім нядаўна, усяго якіх два гады назад, узнік указальнік: «Пасёлак «Юбілейны». Ды і без указанльніка відаць маленькі цагляны гарадок у чыстым поўлі. Да яго ад шашы вядзе ас-

фальтаваная дарога. Тут пакуль што крыху больш за пяцьдзесят прыгожых домікаў, ажайманых маладымі садкамі. Растуць фундаменты і новых пабудоў. Па генеральному плану калгаса тут будзе культурна-бытавы комплекс з Домам культуры, школай, бальніцай, камбінатам бытавых паслуг, магазінамі, сталовай, дзіцячым садам-яслямі. Адным словам, быць тут калгаснаму цэнтру.

— А ці хутка гэта будзе? — засікавіцца вы.

— Праз пяць-шэсць год,— скажа старшыня калгаса Васіль Гаўрылавіч Пархоменка. І калі ўжо гаворка зойдзе пра будаўніцтва, ён абавязкова дадасць: — Мы яшчэ будуем эксперыментальныя вытворчыя комплексы па адкорму буйной рагтай жывёлы. Тут будзе 21 будынак: жывёлагадоўчыя памяшканні з поўнай механизацияй, ветлячэбніца, Дом жывёлавада. У бягучым годзе ў асноўным работа будзе завершана...

І адразу падумаеш: не, яшчэ гадоў дзесяць назад не мог калгас вось так, па-гіганцу размахнуцца. І дамы будаваць,

і цэлыя жывёлагадоўчыя комплексы адначасова. А цяпер можа.

Добра жывуць у калгасе людзі. Моцныя тут сямейныя традыцыі. Па хлебаробскай лініі бацькоў і дзядоў ідуць дзеци, унукі. У кожнай вёсцы сустрэнашь па некалькі пакаленняў хлебаробаў. Нікіціны, Ісааковы, Прохаравы, Макаравы, Мацьковы...

Пра адну такую дынастыю, пра тры пакаленні хлебаробаў Мацьковых, і будзе наш далейшы расказ. Павядзэ яго Мар'яна Іванаўна, маці, бабка, прабабка...

— Гэта колькі ўжо будзе, як мы зляпілі нашы жыцці ў адно? Ды, бадай, ужо сорак гадоў, калі не больш. Было гэта яшчэ да калектывізацыі. За ўдаўца, на траіх дзяцей ішла. Быў мой Сільвестр Сцяпанавіч такі ж бядняк, як і я. Казалі мае родзічы ды суседзі: «Куды ты, Мар'яна, на траіх дзяцей? Ды і сам ён — хіба гаспадар? За сваімі камбедакі мі дні ні ноцы не бачыць». Нікога я не паслухала, пайшла. Шкадавала і яго і дзяцей. Малая яшчэ былі.

Старэшаму, Пашку, толькі сёмы гадок ішоў. Была ім за маці. А Сільвестра і сапраўды дома не ўтрымашь: то ён у сельсавеце, то ў камбедзе засядае.

Пачалася калектывізацыя. Ох, неспакойны час быў! Такіх актыўістаў, як мой Сільвестр, нямала было ў Заброддзі (гэта за два кіламетры ад нашых Малых Славеняў, дзе цяпер жывём). Але і кулачко не драмала. Колькі я бяссонных начэй правяла, колькі слёз пралила, чакаючи яго дадому.

Як ні цяжка было, стварылі калгас у Заброддзі. А тут прыходзіць гаспадар, загадвае: «Збірайся, жонка, у Малая Славені едзем». Думала, мо ў госці запрашаюць. А ён: «Калгас будзем арганізоўваць. Мяне за старшыню партыя пасылае».

Ну, што ж, куды іголка, туды і нітка. Сабралі свой скарб, пасадзілі малых на воз і паехалі... Вось ужо хутка сорак гадоў, як тут жывём. Сем год ён тут старшынёй калгаса «1-е Мая» быў.

Стралялі кулакі па ім, збіва-

лі да паўсмерці. А ён, бач ты, жывучым аказаўся. Усё за калгас ды за Савецкую ўладу агітаваў. Як з вінтоўкай у грамадзянскую.

Бачыце, зараз на вуліцы хоць светафоры расстаўляй. Вунь колькі тэхнікі рознай. А мы пачыналі з сярпа ды касы... Я кажу: «Мы пачыналі». А што ж, і мне, старшынёвай жонцы, давялося шмат папрацаўца і ў полі, і на ферме, і сярод жанак.

І, ведаецце, з году ў год калгас наш набіраўся сілы. Сяляне паверылі, а гэта — галоўнае. Мне прыпамінаеца, як упершыню па нашай вуліцы праехаў трактар. Колькі радасці, як дзіваваліся людзі. А мой Сільвестр дык той проста ззяў: «Вось пачакайце яшчэ крыху, — казаў ён калгаснікам. — Не адзін і не два дзесяткі трактараў загудуць на нашых палях». Так яно і было...

А потым быў першы з'езд калгаснікаў-ударнікаў. І мой Сільвестр — дэлегат на ім...

О, калі б не тая памятная рэчніца 22 чэрвеня 41-га года...

Мне не давялося, як многім жанкам, пасылаць свайго мужа на вайну. Не ўзялі: год не падыходзіў, ды і інвалід ён... Паслала двух сыноў, двух саколікаў — Валодзьку і Паўла. Вярнуўся адзін Павел. Хацеў да самага Берліна дайсці, каб адпомсці ворагу за брата. Не дайшоў. Ранілі ва Усходній Прусіі. Вярнуўся інвалідам.

Многіх не далічыліся тады ў Славенях, у Каменцы, Заполлі, Кліне, Нікіцінічах. Апусцела ўсё, агалела ў вёсках пасля наўалы фашысцкай.

А зямля так прасіла дужых рук... За плугі ўзяліся жанчыны, інваліды і дзецы. Не адзін дзесятак кіламетраў сходзіў за плугам і мой салдат, Пашка. Добра пераняў ён бацькаву ды матчыну навуку даглядаць зямлю, і дзецым сваім таксама перадаваў яе. Возьме, бывала, на руکі свайго малога сына — Валодзьку ці Мішаньку — узімку ўгару і пытае: «Ці бачыш, сынку, як высока жыта расце?» «Да сонца вырасце», — згаджайся малы.

«Да самага сонца. З хлебам будзем».

«Тата, а, тата, а зямля дыхае?»

«Дыхае, сынок. Вось прыслушайся сам. Яна, як чалавек. Яе паважаць трэба...»

Не сказала я яшчэ вам, што восьміярных дзяцей мы выгадавалі з Сільвестрам Сцяпанавічам: шасцірых сыноў і дзвюх дачок. Цяпер шасцёра засталося. Усе сыны ля зямлі: Павел, Аляксандар, Міхась, Пётр. Дачка Ніна, тая ў Алма-Аце, служачая, а муж у яе — кандыдат навук; Вольга — сакратар суда ў Горках.

Паўлавы сыны, мае ўнукі —

Валодзя і Міша — трактарысты ў нашым калгасе, дачка Паўла сельскагаспадарчую акадэмію скончыла. На Гродзеншчыне працуе.

Пра свайго старэйшага ўнука, пра Валодзьку, асобна хачу сказаць. Ён нядайна вярнуўся з цаліны. Вярнуўся не адзін. Прывёз шэравокую сібірачку Марынку, маленькага сына Вітальку. Майго праўнuka...

Прыехаў — і адразу на той новы пасёлак. На «Юблейны». «Пайду, кажа, на ту ю цаліну пагляджу...» З таго часу ўсё — цаліна ды цаліна. Бач ты, пакарыцель цаліны!

Ды міякай гэта не цаліна. Тут калісці яго прадзед, дзеда Сільвестра бацька, зямлю араў, а потым сам дзед старшынёй калгаса быў. Ну, якая гэта, — кажу, — цаліна, калі яшчэ трох гадоў назад тут стопудовыя ўраджай знімалі... А потым сюды прыйшоў бульдозер, праклаў дарогу. І папаўлі па ёй чародкі машын з цэглай і цементам... Усяго гэтага, вядома, Валодзя не бачыў. Толькі з нашых пісьмаў даведваўся салдат, што калгас будзе новы пасёлак недалёка ад дзедавай хаты. І што Васіль Гаўрылавіч Пархоменка, наш старшыня, сказаў: будуць у гэтым пасёлку жыць маладажоны. А паколькі ён пачаў будавацца да 50-годдзя Беларусі, то і назва яму — «Юблейны».

Ну, папрацаў крыху пасля дэмабілізацыі ў Казахстане наш пакарыцель цаліны і прыехаў дадому. Вядома, радаваўся старшыня наш: яшчэ адзін трактарыст прыехаў у калгас. А мы з дзедам не менш: «Тота ж, дачакаўся праўнuka! Расце, шырыца род Мацьковых!»

Заўзяты трактарыст атрымаўся з Валодзі. Мік іншым, працуе ён побач са сваім малодшым братам, Міхасём.

Жыве маладая сям'я пакуль што ў бацькоў. Але ўжо хутка яны спрэвяць наваселле. На тым жа пасёлку, на «Юблейным». Нават і домік сабе аблібавалі, той, што па правы бок вуліцы, бліжэй да ясляў. Марынка часта забягае туды. Ей жа спадружна: маляр яна, зараз на пасёлку працуе. Усё агледзела як мае быць, пра ўсё распытала ў будучых сваіх суседзяў, што жывуць там. Даведалася, што калгас здае дамы з поўным, так сказаць, камфортом: тут і электрычнасць, і радыё, і паравое ацяпленне, і газ. Нават малады фруктовы садок пад вонкнамі. За арэнду такога вось доміка, у якім трох пакоі, кухня, веранда, навасёлы плацяць 8 рублёў у месяц. А хочаш набыць яго ва ўласнасць, — калі ласка! Грошы можаш уносіць у калгасную касу ў растварміноўку на 5—10 год.

Скажу я вам шчыра: любата ды і толькі. Вось якое жыццё настала ў вёсцы. Жыві і радуйся.

Толькі не думайце, што калі я пра свою сям'ю ўсё гавару, дык ужо ў калгасе нашым ні пра каго іншага і сказаць няма чаго. Не. У нас такія працаўтыя людзі, што пра кожнага можна добрае слова сказаць.

Працуе ў нас у калгасе агроханом Ніна Іванаўна Ніканава, ордэнам «Знак Пашаны» ўзнагароджана. Гэта дзякуючы яе клопатам вырас у нас такі выдатны ўраджай: па 30 цэнтнеру бульбы з гектара. Ніколі ў нас такога не было раней.

А калі раней было, каб цяляткі калгасныя амаль па кілаграму за дзень прыбываў? У Лідзіі Самонавай прыбываюць. І амаль па 4 тысячам кілаграмаў малака ад каровы на дайлі летась Валянціна Новікова, Ганна Падабаева, Хрысціна Якімкова.

Ну, а льнаводы? Чым яны парадавалі калгас? Трэба сказаць, што тутэйшыя мясціны здаўна славяцца выдатнымі льнамі. І, вядома ж, умелымі жаночымі рукамі, што іх вырошчаюць. Самы высокі ўраджай летась быў у звяне Кацярыны Сяргеевны Макаравай, па 10,1 цэнтнера семя і 9,8 цэнтнера вакансія з кожнага гектара. Кацярына Сяргееўна Макарава і Марыя Самойлаўна Казлова, таксама звеннявая па льну, — медалісткі ВДНГ у Маскве.

Звяно Макаравай выйшла на першое месца ў Шкловскім раёне, яно адзначана дыпломам першай ступені і грошавай прэміяй, а звеннявая атрымала турысцкую пущёўку на Чарнаморскае ўзярэжжа Каўказа.

А калі гаварыць пра здабыткі, то лён летась прынёс калгасу 300 тысяч рублёў прыбытку. Гэта з трохсот гектараў! Усяго ж у мінулым годзе тут

атрымана прыбытку каля пайтара мільёна рублёў.

Калгас імя Кірава перадавая гаспадарка ў раёне. Аб гэтым сведчаць і трох пераходныя чырвоныя сцягі, якіх удастоены ён за вытворчасць сельскагаспадарчай прадукцыі.

Сёння на калгасных палях і фермах працуе больш за трыста матараў. На кожны працаўдзень у нас плацяць па чатыры рублі грашыма.

Помню, у трыццатыя гады нічога ў нашых вёсках не было. Толькі хаткі ў зямлі сядзелі. А цяпер у кожнай вёсцы — школа, медпункт. У цэнтры калгаса, у вёсцы Славені — ёсць камбінат бытавога абслуговіння, сталовая. Ёсць клубы, бібліятэкі.

У нас моладзь не ўцякае ў горад. Наадварот. У наш калгас прыязджают нават з-пад Адэсы, з Сібіры, Казахстана, з берагу Ахоцкага мора. Прыехалі Уладзімір і Галіна Кавалёвы, Мікалай і Вольга Смятанікі, Аляксандар і Ганна Гарэлікі, Іван Астапаў з сям'ёй і яшчэ многа маладых сем'яў, што жывуць зараз на пасёлку «Юблейны».

* * *

...Усё вышэй узімаеца сонца над зямлём, дажджэйшыя становяцца дні. Па зямлі крочыць вясна. Далёка за аколіцай мерна ракоча трактар. Ідзе сяўба. Мар'яна Іванаўна сядзіць на лавачцы ў палісадніку, нешта вяжа. А побач, на мураўцы, дзіцячая каляска. У ёй Вітаўтка. Рокат трактара то набліжаецца, то аддаляецца. Бабка Мар'яна падыходзіць да каляскі, доўга стаіць над ёй. Малы смяеца бяззубым роцікам і працягвае да бабкі руки. Мар'яна Іванаўна асцярожна прыціскае да грудзей дзіця і шчасліва шэпчы: «Слухай, праўнучак, твой тата хлеб сее...»

Зінаіда ГРЫБКО

Калгас імя Кірава, Шкловскі раён.



ВОБРАЗ ЛЮБІМЫ, ХВАЛЮЮЧЫ

На зямлі няма імя больш близнага сэрцу кожнага савецкага чалавека, чым Ленін. Нас глыбона цікавіць кожная найдрабнейшая дэталь, кожная жывая рысачна ў яго шматграннай, тытанічнай дзейнасці, у яго вялікім і яркім жыцці.

Іменна таму адна з важнейшых задач нашай нінематаграфіі — узнавіць сродкамі кінамастацтва бяснонца близкі і дарагі мільёнам людзей вобраз Уладзіміра Ільіча, данесці яго да цяперашняга і будучых пакаленняў.

Мы з удзячнасцю ўспамінаем мастація кінакарціны «Ленін у Кастрычніку» і «Ленін у 1918 годзе». У іх упершыню ўдалося паказаць на экране вобраз вялікага правадыра. Маладое пакаленне ўбачыла ў гэтых фільмах дарагі рысы Ільіча — яго светлы розум, глыбокую чалавечнасць, незвычайную прастату і скіласць, невычарпальную жыццярадаснасць, нянавісць да ворагаў рэвалюцыі непрымрымасць да палітычнай беспрынцыповасці. Сіла вобраза, створанага ў гэтых стужках артыстам Барысам Шчукіным, заключаецца ў tym, што Ленін паказаны ў арганічнай сувязі з народам. Геніальны і просты ён і сярод рабочых, і сярод салдат, і сярод вучоных — свой сярод сваіх, ён — плоць ад плоці свайго народа.

Раптоўная смерць Барыса Шчукіна абарвала творчыя планы акцёра ў рабоце над ленінскай тэмай. Але эстафету вялікага творчага подзвігу панеслі далей многія акцёры і рэжысёры савецкага кіно.

Пачынаючы работу над фільмам «Чалавек з ружжом», Сяргей Юткевіч запісаў у сваім дзённіку: «Вобраз Леніна — самае драгое, што ёсьць у сэрцы савецкага чалавека. Таму тут немагчымы рэцэпт, шаблон, ігра на «выйгрыш», тут мала аднаго стараннага пераймання жывапісца, скульптараў і фатографаў улавіць велічныя рысы, — трэба памятаць, што вобраз гэтых лігендарных. Мне здавалася, што трэба падысці да яго са страстнай усхваляванасцю мастака, з мабілізацый той сілы, якая ўласціва толькі мастацтву, з сілай пазіі».

Імкненне сучаснага мастацтва да аналізу жыцця, імкненне, якое адлюстроўвае асаблівасці цяперашняга развіцця савецкага грамадства, выразнае праявілася ў рабоце сцэнарыста Міхаіла Шатрова і рэжысёра Юлія Карасіка над фільмам «Шосце ліпеня».

Сюжэт карціны ахоплівае ўсяго толькі адны сутні — драматичны падзеі ліпеня 1918 года. Экранная дзея напружана да крайнасці. Па ходу фільма паўстаўшыя левыя эсэры набліжаюцца да Крамля, іх снарады рвуться ўжо на плошчы перад вонкамі кабінета Леніна. Рашэнне аб мерах па ліквідацыі паўстання трэба прымыць тут жа, бо няма часу на іх працяглую распрацоўку і абмеркаванне. Аднан кожнае з рашэнняў, якія прымася Ленін, аказваецца вельмі дакладным, кожнае уназвае нейлепшыя шляхі дзеяння. Тут «працуюць» не толькі каротнія мінuty роздуму таго ліпенскага вечара, — «працуе» ўсё жыццё рэвалюцыйнага правадыра. У яго дзеяннях увасабляеца шматгадовы волыт стратэга і майстра рэвалюцыі. Геній Леніна на гэты раз праяўляецца ў хутнасці дакладных рашэнняў. Юрый Каюраў іграе Леніна, сканцэнтраванага на адным, — напружанага, як сціснутая спружына, вельмі строгага, суровага, бязлітаснага. У кожным яго слове, у кожным распаряджэнні адчуваюцца нязломная цвёрдасць, рашучасць, воля.

...Набіраючы хутнасць, поезд адыходзіць удалечыню. На экране паяўляеца тэлеграфная стужка: «Усім! Усім! Усім! Па-рыж, Лондан, Сафія, Берлін, Нью-Ёрк, Вена, Рым... Усім саўдзікам! Урад Федэратыўнай Савецкай Рэспублікі, Савет Народных Камісараў, ВЦВК Савета рабочых, салдатскіх, сляянскіх і казацкіх дэпутатаў прыбылі ў Маскву. Адрес для зносін: Масква, Крэмль...»

Гэта адзін з заключных эпізодаў новай мастацкай кінакарціны «Поезд у заўтрашні дзень», здымкі якой заканчвае на кінастудыі «Масфільм» рэжысёра Вілен Азараў па сцэнарыю Аляксандра Баршчагоўскага і Уладзіміра Сутырна.

Строга документальны расказ у карціне будзе спалучацца з лірычнымі сцэнамі гутарак Ільіча з Надзеяй Канстанцінаўнай Крупскай і Марыяй Ільінічнай Ульянавай.

У ролі Ул. І. Леніна здымаетца акцёр Куйбышаўскага абласнога драматычнага тэатра Мікалай Засухін.

— Я ўпершыню іграю ролю Уладзіміра Ільіча Леніна, — гаворыць ён, — хоць у сябе ў тэатры стварыў на сцене вобраз правадыра ў спектаклях «Шостае ліпеня» і «Сям'я». Цяпер патрэбны вялікі творчы пошуки, каб увасобіць велічны і паўнакроўны вобраз Уладзіміра Ільіча на экране.

У бліжэйшы час кінагледачы пазнаёміца з новай работай добра вядомага рэжысёра Юлія Карасіка. Ен заканчвае работу над увасабленнем вобраза Уладзіміра Ільіча ў фільме «Ленін, 1903 год». Сцэнарый Ф. Гарэнштэйна і Ю. Карасіка. Гэты гісторычны кінатвор раскана пра другі з'езд РСДРП і тыя напруженныя, гарачыя спрэчкі і дыскусіі, у якіх Ул. І. Ленін адстайваў ідэі бальшавізма.

У ролі Уладзіміра Ільіча здымаетца заслужаны артыст РСФСР Юрый Каюраў.

...Старонкі кіналенініяны. Яны нараджаюцца ў задумах мастакоў, у кадрах новых фільмаў, якія раскрываюць новыя страницы з біяграфіі вялікага Леніна, паказваюць яго як чалавека неймаверна цэльнага, чалавека, вобраз якога будзе вечна служыць прыкладам самаадданай барацьбы за народнае шчасце, за камунізм.

Н. РАМАНОУСКАЯ



Кадр з кінафільма «Сэрца маці».



Кадр з кінафільма «Расказ пра Леніна».



Кадр з кінафільма «Ленін у 1918 годзе».

ЭКРАН



А. Фадзеева ў фільме «Сэрца маці».

АЛЕНА ФАДЗЕЕВА

Імя народнай артысткі РСФСР Алены Аляксееўны Фадзеевай мала што гаворыць нават дасведчанаму кінагледачу. Актрыса амаль не здымалася ў кіно, калі не лічыць карціны «Высакосны год» і яшчэ дзвюх-трох невядлікіх работ.

Фадзеева дваццаць сем гадоў працуе ў Маскоўскім тэатры імя Ленінскага камсамола і іграе там вядучыя ролі. «Святая» Жана ў Бернарда Шоу, Раксану ў «Сірано дэ Бержэраку» Эдмона Растана, Вэла ў «Нашым агульным другу» (па Чарльзу Дыкенсу), Паўла ў «Зыковых» Горкага—

вось лепшыя ролі Алены Аляксееўны. А ў кінематографе актрысе на дзіва не шанцевала. Далей спроб і перагавораў справа не ішла.

Але вось, нарэшце, настаў момант, калі рэжысёр Марк Данскі паверыў у магчымасці актрысы і прапанаваў ёй цэнтральную ролю, ролю Марыі Аляксандраўны Ульянавай, у сваёй кінадылогіі—фільмах «Сэрца маці» і «Вернасць маці».

«Калі я атрымала гэтую пропанову,—рассказвае Алены Аляксееўна,—то, па праўдзе кажучы, не вельмі верыла ў поспех. Але дастаткова мне было сустрэцца з рэжысёрам Маркам Сямёновічам Данскім, як усё змянілася. Я прачытала ў яго вачах такую веру ў мяне, што сыграць дрэнна я проста ўжо не мела права.

З таго часу ні пра што іншае, апрача гэтай работы, я ўжо не магла думасць. Ды яно і зразумела: стварыць на экране вобраз маці вялікага Леніна—задача нялёгкая.

Падзеі фільма ахопліваюць велізарны адрезак часу, калі трывала га-

доў. Хацелася паказаць, як з маці-кармліцы Марыя Аляксандраўна становіцца маці-аднадумцай. Калі ў пачатку карціны Марыя Аляксандраўна яшчэ верыць у царскую міласць, у справядлівасць маёмных класаў, то пазней яна цалкам становіцца на платформу сваіх дзяцей, салідарызуецца з іх поглядамі.

Марыя Аляксандраўна заўсёды старалася быць стрыманай, не любавалася сваім горам, ніколі не імкнулася да літасці з боку іншых. Адзін толькі раз у фільме адлюстраваліся мацярынскія пачуцці—у сцэне, калі Марыя Аляксандраўна іграе на рапалі і перад ёй праходзіць усё яе жыццё. І тады глядзяч бачыць занава, што перажыла гэтая жанчына. Поруч з дзецьмі яна прыйшла скрэзь навальніцы веку як добры геній—маці, сябра і настаўнік, верны памочнік і дарадчык. Яна стала іх аднадумцай.

Адносіны з маці раскрываюць адзін з цудоўнейшых бакоў асобы Уладзіміра Ільіча. Вялікі чалавек быў вялікім сынам.

—НАЛІ білі міне давялося праўцыць сваё жыццё спачатку, я праўжыла б яго гэтак жа...

Не кожны чалавек можа скажаць такія слова пра сябе. Не кожны і скажа, нават тады, калі жыццё праўжыў бязвоблачнае і прыемнае. А жыццё Марфы Дэмітраўны такім не было. І калі гаварыла яна гэтыя слова, то мела на ўзве не жыццёвую радасці, удачы і даброты, не асабістую поспех і сямейны дабрабыт.

Звычайна кожны чалавек пасвойму разумее складаную формулу шчасця. Адзін будзе імкнунца жыць толькі для сябе, наўмысна заплюшчваючы вочы на чужыя беды і непрыемнасці, а другі стане пакутаваць, калі побач некага напаткае бяды. Адзін у такім выпадку міма пройдзе, а другі кінецца на дапамогу. Тым, дзеля чаго жыве чалавек, і вымяраецца яго грамадзянская годнасць.

...Было гэта вельмі даўно — 60 гадоў назад. У каваля князя Крапоткіна Дэмітра Шаройкі

ранная, і хая мела ўсяго два класы адукцыі, у школе пані Бібікавай вызначалася сваімі здольнасцямі. Гаварылі асінаўцы: пашанцевала Шаройку, будзе дачка мець кавалак хлеба ў жыцці. Ды і бацьку на старасці дапаможа. Але не дачакаўся бацька гэтай шчаслівой мінuty. Памёр, калі было Марфушы пятнаццаць...

Давялося дзяўчынцы пакінуць родную вёску, шукаць шчасця ў чужых людзей. Аж у Яраславскую губерню закінуў яе лёс: Знайшлося месца на адным з сыраробчых заводаў. Тут і рэвалюцыю сустрэла. Праўда, уяўленне аб рэвалюцыйнай барацьбе было ў яе тады самое цымянае. Аднак, як толькі пачула, што «цара скінулі», падгаварыла сябровак-работніц на ращучы крок: у суседній краме купілі чырвоныя стужкі, упрыгожыліся бантамі і з песнямі прыйшли ад завода да вакзала і назад... Магчыма, гэта быў першы, хая і не вельмі актыўны пратест супраць той сацыяльнай несправядлівасці, якую пачала разумець параб-

разумныя, ращучыя, яны глядзяць з нейкай дзіўнай настойлівасцю. Так і адчуваеца, што дзяўчына гэта можа дабіца свайго.

Яна і дабівалася. Ды так, што цяпер нават не верыцца ў верагоднасць таго, што было. Але было. І не толькі з Марфай Шаройкай, а з тысячамі раней забітых, цёмных жанчын, якім спрадвеку наканавана было жыць у гэтай цемры, гнучь спіну, маўчаць, нікому не пярэчыць. І вось замільгалі на сходах чырвоныя касынкі, зазвінелі першыя прамовы празаночную роўнасць, нарадзіліся новыя слова: дэлегатка, дэпутатка... А выраз Леніна пратое, што і кухарка павінна навучыцца кіраваць дзяржавай, быў успрыніты як канкрэтная дырэктыва правадыра. Павінна! Значыць, будзе!

У 1928 годзе прынялі Марфу Шаройку ў партыю. Змянілася яе жыццё. Ёй прыйшлося працаваць на розных пасадах. І ні разу ад яе нікто не пачуў слоў адмаўлення. Толькі ў 1931 годзе



Марфа Дэмітраўна Шаройка.

ЛЕНІН У ІХ ЖЫЦЦІ

памерла жонка. Прыйшоў каваль дамоў з могілак, як сеў на ўслоне, ля акна, так і не падняўся да вечара. Па Асінаўцы з хаты ў хату паплыло горкае спачуванне: прапаў цяпер чалавек, сямёра малых на руках. Старэйшай, Марфушы — дванаццаць.

Летам, у жніве, вясковая кабеты выціралі хусцінкамі слёзы, калі бачылі, як Марфуша і дзесяцігадовая Вера жалі панскае жытва. Стаяць на каленях кволя, нібы сцяблінкі, постаці і ўзмахваюць, узмахваюць вялікімі сярпамі, не ідуць, а паўзуть па калючым іржышчы. Ведаюць: сажнүць дзесяціну — вялікія гроши атрымаюць, трох рублі.

А потым усміхнулася Марфушы шчасце, ды і не маленькае па тых часах. Цётка, кухарка памешчыцы Бібікавай, уладкавала яе ў спецыяльную школу, якую адкрыла памешчыца. Вучылі ў той школе на сыраробаў і масларобаў. А калі гаварыць працей, то хітрай пані пад выглядам вучаніц школы мела для сваёй гаспадаркі бясплатных батрачак. І кароў вучаніцы дайлі, і ў хлявах чысцілі, і за іншай скацинай хадзілі. Таму-сяму і вучыліся, вядома. Гэта навука пазней адыграла пэўную ролю ў жыцці Марфы Шаройкі. Была яна дзяўчынка кемлівая, ста-

чанка з Магілёўшчыны. А саўпраўдным актыўным змагаром за новае жыццё стала Марфа Шаройка пазней, пасля грамадзянскай вайны, калі пачалося станаўленне Савецкай улады ва ўсіх кутках былога царскага Расіі. Неяк сустрэў яе асінаўскі настаўнік (Марфа Дэмітраўна зноў жыла дома, на Краснаўльшчыне) і гаворыць:

— Чытаў я, Марфуша, у газэце, што патрэбны нашай дзяржаве майстры-сыраробы. Будзе ў нас свая малочная прамысловасць. Ты б паехала ў Магілёў, пацікавілася.

— Дык жа грошай няма. Як ехаць?

Настаўнік быў, відаць, чалавек неблагі і энтузіяст. Пазычыў ён грошай Марфушы і падалася яна ў Магілёў. А неўзабаве працавала ўжо ў Гродзенскім малочным таварыстве.

Маладая Савецкая краіна тады толькі рабіла свае першыя крокі. Барацьба працягвалася. Ішло змаганне з цемрай, рэлігійнымі забабонамі, кулакамі, іншымі недабіткамі старых чалавека, ішло змаганне за новага чалавека, за яго сумленне, за яго сапраўднае шчасце.

...Я трymаю ў руках невялічкі здымак. На ім — прыгожая, з тонкімі рысамі твару дзяўчына. Прыцягваюць увагу яе вочы —

дзе сказала Марфа Дэмітраўна сваім таварышам па партыі:

— Трэба вучыцца. Куды я вартая, са сваімі двума класамі.

У тым жа годзе яе накіравалі на спецыяльныя курсы па падрыхтоўцы да паступлення ў ВНУ. Шэсьць месяцаў вучобы — і Ленінградскі інстытут інжынераў малочнай прамысловасці. Цяпер гэта здаецца неверагодным — каб чалавек з такай адукцыяй паступаў у інстытут. А тады ў нашай дзяржавы іншага выбіця не было. Партыя загадала: вучыся, ды не як-небудзь, а па-сапраўднаму. Патрэбен не дыплом, а веды. І Марфа Дэмітраўна вучылася. З раніцы — у інстытут.

Вечарам — на заняткі ў спецыяльную группу, дзе яна і яе таварышы асвойвалі азы арыфметыкі, асновы хіміі, фізікі, праграму за сярэднюю школу. Так і вучыліся: адначасова і сярэдняя адукцыя, і вышэйшая. І калі на першым курсе інтэгратрал здаваўся ім нейкім здзеклівым выкрутацам прафесара, то ўжо на апошніх пачала атрымліваць Марфа Шаройка пяцёркі па вышэйшай матэматыцы. А на выпускным вечары адзін прафесар прызнаўся:

— Ніколі б не паверыў, што з Шаройкі будзе інжынер. І

гледзі ты — адны пяцёркі ў дыпломе. Такое бывае раз у сто гадоў...

Прафесар быў стары чалавек, добра ведаў свой прадмет і не разумеў подыху новага часу, не разумеў таго, што яшчэ задоўга да рэвалюцыі прадбачыў Уладзімір Ільіч: раскаванаму ад ланцугоў прыгнёту народу пад сілу самыя незвычайнія справы.

Імя Марфы Дэмітраўны Шаройкі цяпер шмат каму вядома ў нашай рэспубліцы. Доўгі час узначальвала яна Міністэрства мясной і малочнай прамысловасці БССР. І на пасадзе міністра так, як і ўсё сваё жыццё: з поўнай аддачай усіх сіл, нястомнна, творча, натхнёна. І таму мае права Марфа Дэмітраўна сказаць тыя слова, што прыведзены ў пачатку. Яна сказала гэта ў дзень сваёй 72-й гадавіны.

Усяго было ў яе доўгім жыцці. Двух сыноў і двух братоў забрала вайна. Пахавала мужа. Хіба гэтага мала для сэрца жанчыны? А яна не гнулася, не скардзілася, не падавала выгледу, што цяжка. Выбіралі яе дэпутатам Вярхоўнага Савета рэспублікі і Саюза. Была членам Цэнтральнага Камітэта партыі. А цяпер Марфа Дэмітраўна на заслужаным адпачынку ўжо 8 гадоў.

Такі ён, шлях звычайнай савецкай жанчыны, ад батрачкі да міністра, шлях, вызначаны вялікім Леніным.

Р. САМУСЕНКАВА



Ленін у дзяцінстве.

ПРА ДЗЯЦІНСТВА УЛАДЗІМІРА ІЛЬЧА

Я часта распытваў родных Уладзіміра Ільчыя пра яго дзіцячыя гады. Асабліва любіла рассказваць пра гэта яго старэйшая сястра Анна Ільінічна.

— Валодзя ўставаў у пэўную гадзіну, — рассказвала яна. — У гімназію ён павінен быў з'яўляцца да палавіны дзевятай раніцы. Роўна ў сем гадзін Валодзя прачынаўся сам — яго ніхто не будзіў. Прачнуўшыся, ён зараз жа ўставаў, не дазваляючы сабе валацца ў пасцелі. Чысціў зубы, добра мыўся і абціраўся вадой да пояса. Валодзя сам прыбіраў пасцель. У нас у сям'і быў такі парадак: дзеци самі сябе аблугоўвалі. Дзяўчынкі павінны былі сачыць, каб і ў іх саміх і ў хлопчыкаў усё было зашыта, зацыравана.

Затым Валодзя садзіўся за паўтарэнне ўрокаў, якія ён заўсёды рабіў з вечара. У гэтых час маці рыхтавала сняданне. Мы ўсе сыходзіліся ў становай і з'ядалі ўсё, што нам давалі. Асабліва за гэтым са-

чыў Валодзя; у яго быў цудоўны апетыт, і ён смияўся з тых, хто вяла ей.

«Есць, як быццам воз з сенам угару вязе! — прыгаварваў ён. — Вось будзеш хворая, маласільная», — кіпіў з мяне. (Я раніцой дрэнна ела.)

З нашых вокнаў было відаць, як вазы з сенам падымаліся ад прыстані парома ў круту гару, ад Волгі ў горад. Маленькі Валодзя часта назіраў, як на гэту круцізу ўспаўзalі цяжкія вазы, запрэжаныя невялікімі сялянскімі коньмі, якім з усіх сіл памагалі возчыкі.

Маці давала ўсім дзецим з сабою сняданне. Валодзя клаў яго ў ранец і быў вельмі задаволены, калі ў прыдачу атрымліваў яблык. Дзесяць мінут ён смірна выседжваў, таму што маці не дазваляла нам зараз жа пасля чаю выходзіць на вуліцу, каб не прастудзіць горла. Роўна ў дзесяць мінут дзевятай Валодзя ўставаў, развітваўся з маці і бацькам, хутка апранаўся, зашпільваўся па форме на ўсе гузікі і выходзіў з дома.

Вярнуўшыся са школы, ён гуляў на дварэ калі гадзіны або дзвюх, у залежнасці ад надвор'я.

Валодзя вельмі любіў гуляць у лапту, у квача і асабліва ў казакі-разбойнікі. Яго заўсёды выбіралі атаманам. У гульні ён быў вельмі справядлівы. Ён быў моцны хлопчык, але цярпець не мог боек, ніколі ў іх не ўдзельнічаў і заўсёды спыняў гульню, як толькі пачыналіся непаразуменні.

«Гэта не гульня, — гаварыў ён, — гэта агіднасць».

Былі выпадкі, што ён асуджаў сябе ў гульні, даказываючи, што ён няправільна паступіў як атаман.

На абед мы збіраліся ўсе разам за сталом і расказвалі, што адбылося за дзень. Маці і бацька ўважліва выслушоўвалі нас і прымалі блізка да сэрца ўсе нашы справы.

Маці патрабавала, каб адзін дзень мы гаварылі з ёй і паміж сабой па-руску, другі — па-французску, трэці — па-нямецку. Гэта вельмі памагала ўсім нам вывучыць гэтыя мовы. Валодзя ведаў іх дасканала. Пазней ён сам вывучыў англійскую, італьянскую і польскую мовы. Асабліва палюбіў ён з першых класаў гімназіі лацінскую і грэчаскую мовы. Гэтыя мовы даволі цяжка даваліся вучням, а яму — лёгка.

Пасля абеда Валодзя садзіўся за ўрокі. Ён заўсёды па ўсіх прадметах рабіў больш, чым задавалі. Шмат чытаў. Переходзіў Валодзя з класа ў клас з узнагародамі і скончыў гімназію першим вучнем, з залатым медалем.

У яго пакоі заўсёды было чыста, кніжкі загорнуты ў газетную паперу, у сыштках ўсё было акуратна. Валодзя неяк пасадзіў на старонку вялікую кляксу. Гэта яго вельмі ўсхвалівалася. Ён выняў гэты ліст са сыштка, ушыў другі і зараз жа перапісаў усе тры старонкі, якія раней ім зроблены. У час заняткаў ён быў вельмі сканцэнтраваны, не рассейваў увагі. Скончыўшы ўрокі, патрэбныя кніжкі і сышткі ён складаў у ранец, а ўсё астатніе — у стол або на паліцы шафы, у сваю бібліятэку, на якую ў яго быў складзены ў сыштку каталог.

Падрыхтаваўшы ўрокі, Валодзя з захапленнем гуляў з малодшымі сёстрамі. Потым мы ўсе пілі чай і вячэралі роўна а восьмай гадзіне вечара, а палове дзевятай Валодзя ішоў чысціць зубы, мыўся перед сном і, развітавшыся з усімі, клаўся спаць і засынаў зараз жа. Хоць ён і любіў паславоліць, але быў паслухміны: слова маці і бацькі для яго было законам. Ён выконваў ўсё, што яны яму гаварылі. І ў сям'і яго вельмі любілі.

Ул. БОНЧ-БРУЕВІЧ

ПРЫВІТАННЕ ВОЛЗЕ

Слова В. ШЫМУКА

Музыка І. КУЗНЯЦОВА



Волга, Волга — прыгажосць Pacii,
Чула песняў пра сябе ты шмат.
Шле табе вітанне Нёман сіні — }
Твой малодшы беларускі брат. } 2 р.

Волга, Волга, помніш ты і сёння
Незабыўны і далёкі час,
Бачылі твае лясы і гоні }
Дарагога ўсім нам Ільіча. } 2 р.

Волга, Волга, здзейсніліся мары
І жаданні ўсе правадыра.
Паглядзі навокала, таварыш,— }
Камунізма свеціцца зара. } 2 р.

Волга, Волга — прыгажосць Pacii,
На тваіх лугах блішчыцы раса.
Шле табе вітанне Нёман сіні — }
Краю беларускага краса. } 2 р.

A musical score for piano and voice. The score consists of four staves of music. The top staff is for the piano, indicated by a treble clef and a bass clef. The bottom three staves are for the voice, indicated by a soprano clef, an alto clef, and a bass clef. The music is in common time. The first staff has a dynamic marking 'широко'. The lyrics are written below the vocal staves. The vocal parts begin with 'Волга, Волга-прыгажосць Pacii, чула песняў пра сябе ты шмат. Шле табе вітанне Нёман сіні — Твой малодшы беларускі брат.' The vocal parts continue with 'роско слесць. бе вітанне Нёман сіні — Твой малодшы беларускі брат.' and 'бе вітанне Нёман сіні — Твой малодшы беларускі брат.' The vocal parts end with 'брат. Волга, Илья. Илья.' The piano part ends with a dynamic 'a tempo'.

Песня атрымала першую прэмію на рэспубліканскім конкурсе на лепшую песню,
прысвечаную Ул. І. Леніну.



Амерыканцы і іх марыянеткі—душы-
целі свабоды в'етнамскага народа.

Звычайны фашизм — дзецішча капіталу. Гады вайны.

Праз чвэрць стагоддзя—фашизм грэчаснага ўзору.



Iх мараль—забойства.

АГІДНЫ ТВАР

Побач з багаццем—голад і галеч абяздоленых.



Народ не хоча мірыца з насліллем, рэваншызмам, сацыяльной несправядлівасцю.



КАПІТАЛУ

Вясна ўпэўнена крохыць па нашай планеце... Сёлетняя вясны асаблівая, яна азорана святлом ленінскага юбілею, да якога рыхталіся ва ўсіх кутках зямнога шара. Скрозь і ўсюды, у любой краіне людзі з імем Леніна, з яго вучэннем звязваюць свае надзеі на лепшае жыццё, на мір, на пазбаўленне ад пагрозы вайны.

Краіна Саветаў — дзяржава рабочых і сялян, народжаная Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыяй, з першага дня існавання напісала на сваіх сцягах лозунг: «Мір народам!» Ленінскі дэкрэт аб міры ўрачыста абвясціў, што асновай знешніх палітыкі маладой Савецкай дзяржавы з'яўляецца барацьба за мір, супраць імперыялізму. Гэтыя высакародныя мэты і цяпер з'яўляюцца магутным стымулам, які ўзнімае сотні мільёнаў людзей на подзвігі ў імя будучыні чалавецтва.

Вялікі Ленін гаварыў: «...Мы павінны памагчы народам умашца ў пытні вайны і міру...» Правадыр пралетарыята ведаў, што народы могуць спыніць агрэсіўныя замыслы імперыялізму. І вось у нашы дні мы бачым, як літаральна ўсюды ідзе вострая, напружаная барацьба паміж сіламі міру і вайны, паміж сіламі прагрэсу і рэакцыі. Рэвалюцыйныя сілы сучасніці, у першую чаргу Савецкі Саюз і іншыя сацыялістычныя краіны, камуністычныя і рабочыя партыі, робяць усё магчымае, каб не дапусціць пайтарэння мінулых трагедый, каб забудаць сілы імперыялізму.

На ганебным рахунку імперыялізму шмат злачынстваў. За шэсць дзесяцігоддзяў ён прынёс чалавецтву больш смерцяў і разбурэнняў, чым сотні папярэдніх гадоў. Толькі ў дзвюх апошніх сусветных войнах загінула звыш 60 мільёнаў чалавек і 110 мільёнаў сталі інвалідамі. Апрача таго, дзесяткі мільёнаў людзей памерлі ад эпідэмій і хвароб. Велізарныя страты пачынаюцца і беларускі народ.

У канцы мінулага года ў Мінск прыезджала дэлегацыя выдаўцоў амерыканскіх газет. Яны побывалі ў музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, наведалі мемарыяльны комплекс «Хатынь». І вось нядайна адзін з выдаўцоў Эдвард Мэрэй са штата Арызона прыслал у Мінск у выглядзе буклета свае артыкулы, надрукаваны ў газете «Арызона рыпаблік». У адным з іх ён піша: «Беларуская рэспубліка на працягу стагоддзяў была месцам крывавых ваенных бітваў. У чэрвені 1941 года яна прыняла на сябе голоўны ўдар у час паходу Гітлера на Усход. У агульнай складанасці тут загінула 2 млн. 300 тысяч жыхароў — кожны чацвёрты. Былі знішчаны 209 гарадоў, тысячи вёсак, сотні тысяч сялянскіх дамоў, 10 тысяч прадпрыемстваў.

Тут жа мы бачылі адзін з самых хвалюючых помнікаў ахвярам вайны, якія толькі ёсьць на свеце,— помнік вёсцы Хатынь, дзе толькі адзін стары і двое дзяцей з 300 жыхароў пазбеглі масавага спальвання».

І пан Мэрэй робіць заключэнне: «Тут, у Беларусі, магчыма больш наглядна, чым у іншых раёнах СССР, ствараеца ўражанне, што калі б мы, у Злучаных Штатах, лепш разумелі страты рускіх у час вайны, было б менш трэнія паміж нашымі двумя народамі».

Добрую справу зрабіў пан Мэрэй, калі расказаў сваім сучыннікам у далёкай Арызоне пра подзвіг і ахвяры савецкага народа. Толькі дарэмана ён гаворыць пра нейкія трэнія паміж савецкім і амерыканскім народамі. Мы не бlyтаем народ з агрэсіўнымі імперыялістычнымі коламі ЗША. І мы добра ведаєм, што мільёны простых амерыканцаў выступаюць супраць палітыкі агрэсіі і вайны, якую праводзіць Вашынгтон. Нябачаныя дэманстрацыі ў мінулым і сёлетнім годзе супраць злачыннай агрэсіі ЗША ў В'етнаме — пераканаўчае сведчанне гэтага.

Пасля другой сусветнай вайны імперыялісты правялі больш 30 так званых малых войнаў і ажыццяўлі сотні ўзброеных акцый з мэтай захавання свайго панавання. Сумленне ўсяго чалавецтва не можа мірыца з тым, што твораць імперыялісты ЗША ў В'етнаме, са злачынствамі, якія ўчыняюць ізраільскія агрэсары пры падтрымцы ЗША, супраць арабскіх народаў.

Імперыялізм насаджае рэакцыю, фашызм, прыгнечанне, тэрор, мілітарызм, гонку ўзбраенняў. Ён быў бы не супраць зноў вярнуцца да старых «добрых» часоў, калі бесцырымонна распараджаўся лёсам краін і народаў. Але ад жаданага да рэчаінасаці велізарная, непраходная адлегласць. Свет змяніўся карэнным чынам. Імперыялізм страціў манаполію ў вырашэнні сусветных спраў, якой валодаў да Кастрычніка 1917 года, перастаў быць пануючай сілай на міжнароднай арэне.

У гістарычным наступленні знаходзіцца сацыялізм. І гэта занямаўны вынік увасаблення ў жыццё вялікага ленінскага вучэння.

Г. НАВІЦКІ


ЛЮБІМЫЯ ПЕСНІ ІЛЫЧА

Саратнік Ул. І. Леніна па рэвалюцыйнай барацьбе П. Н. Лепяшынскі ўспамінае: «Уладзімір Ільч не толькі не пазбаўлены пачуцця прыгожага, не толькі не падобны на сухога, чэрствага, не здольнага ні да якіх «пяшчот», ні да якіх эстэтычных эмоцый чалавека з гіпертрафіраванай прыродай палітычнага дзеяча, але валодае на дзіва пяшчотнай душой. Ён вельмі любіць музыку і спевы».

Пра вялікую любоў Уладзіміра Ільчу да музыкі пішуць таксама ў сваіх успамінах яго родныя і сябры. Музыка ўвайшла ў жыццё Валодзі з самага ранняга дзяцінства. Маці Леніна, Марыя Аляксандраўна, была выдатным музыкантам. Сваю любоў да музыкі яна старалася прывіць і дзесям. Па ўспамінах родных, маці ля кальскі маленькага Валодзі спявала песню, слова якой аказаліся сапраўды прарочымі. Вось адзін з яе куплетаў:

Неподкупен, бескорыстен,
И с сознаньем правоты
Непоборной силой истин
Над неправдой грянешь ты!

Ад свайго бацькі Ілы Мікалаевіча Уладзімір Ільч упершыню пачуў рэвалюцыйныя песні: папулярнага «Вязня» на слова А. С. Пушкіна, «Песню Яромушкі» на слова М. А. Някрасава. Адной з любімых рэвалюцыйных песен у сям'і была песня «По духу братья мы с тобой»



на верш паэта А. Н. Пляшчэва. Услед за бацькам, як эстафету, слова гэтай крамольнай у той час песні з натхненнем паўтаралі і дзеци:

По духу братья мы с тобой,
Мы в избавленье верим оба...
И будем мы питать до гроба
Вражду к бичам страны родной.

Вясной 1887 г. на сям'ю Ульянавых абрушилася страшнае няшчасце. 8 мая быў пакараны смерцю адвінаваны ў замаху на цара старэйшы брат Ул. І. Леніна — Аляксандр, які вельмі любіў песню «Замучен тяжелой неволей». Магчыма, Уладзіміру Ільчу таму была такая дарагая гэта песня, што ў яго свядомасці яна непарыўна звязвалася з вобразам геральчна загінуўшага брата. Смерць брата была паваротным момантам у жыцці Ул. І. Леніна: ён цвёрда рашыў стаць на шлях рэвалюцыйнай барацьбы.

У сібірскай ссылцы Уладзімір Ільч упершыню пачуў адзін з першых пралетарскіх гімнаў «Смело, товарищи, в ногу...» У Сібір гэту песню прывёз саратнік Ленін па «Саюзу барацьбы» Ф. В. Ленгнік. Яе часта спявалі ссыльныя. Спяваваў яе і Уладзімір Ільч Ленін. Стары рэвалюцынер П. Н. Лепяшынскі, успамінаючы аб прабыванні разам з Ул. І. Ленінам у Шушанскім, піша: «Ільча хлебам не кармі, а толькі падавай яму... «Смело, товарищи, в ногу» або «Вихри враждебные». Пры гэтым сам ён — асноўны элемент хору і вельмі тэмпераментны дырыжор... І колькі агню ён укладвае кожны раз усё ў тыя ж няхітрыя слова:

«И водрузим над землею
Красное знамя труда».

Такой жа любоўю Уладзіміра Ільчу, яго саратнікаў рэвалюцынераў карысталіся песні «Варшавянка», «Красное знамя» і іншыя.

Высока ацэньваючы значэнне масавай рэвалюцыйнай песні для пропаганды сацыялізма, Ул. І. Ленін пісаў: «...Ніякія паліцэйскія прыдзіркі не могуць перашкодзіць таму, што ва ўсіх вялікіх гарадах свету, ва ўсіх фабрычных пасёлках і ўсё часцей у халупах батракоў раздаецца дружная пралетарская песня аб блізкім вызваленні чалавечства ад наёмнага рабства».

Любоў да рэвалюцыйнай песні Ул. І. Ленін захаваў і ў цяжкія гады эміграцыі. «Уладзімір Ільч валодаў даволі прыемным, крыху глухаватым голасам і вельмі любіў паспяваць у хоры і паслуходзіць спяванне,— расказвае пра гады эміграцыі М. Эсен.— Рэпертуар наш быў даволі разнастайны. Пачыналі звычайна з рэвалюцыйных песен — «Інтэрнацыянал», «Марсельезы», «Варшавянкі» і іншых».

Жывучы ў Парыжы, Уладзімір Ільч любіў наведваць сціплія загарадныя кафэ, дзе перад простым народам выступалі любімая выканаўцы песен і куплетаў. З Францыяй была звязана самая дарагая сэрцу Леніна песня — «Інтэрнацыянал», якой суджана было стаць партыйным гімнам камуністычнага свету. Словы гэтай песні належалі ўдзельніку Парыжскай камуны Эжэну Пацье, які напісаў іх у грозным 1871 годзе. У 1888 годзе са зборнікам вершаў Пацье пазнаёміўся французскі рабочы-сацыяліст, аматар харавых спеваў П'ер Дэгейтэр. Радкі «Інтэрнацыянала» глыбока ўсіхвалівалі Дэгейтэра. За адну ноч ён напісаў натхнённую музыку песні.

У 1902 г. «Інтэрнацыянал» загучэў па-руску. Яго пераклад зрабіў рускі рэвалюцынер, горны інжынер А. Я. Кац, які жыў тады ў эміграцыі ў Парыжы.

Сам Уладзімір Ільч быў знаёмы з «Інтэрнацыяналам» праз год пасля яго стварэння. І да канца дзён гэты баявы рэвалюцыйны гімн быў яго любімым творам, таму што ён пропагандаваў ідэі сацыялізма і заклікаў да аўяднання рабочых усяго свету.

Мінулі дзесяцігоддзі. А любімая песні Ільчу, з якім прашло ён свой жыццёвы шлях, забыць нельга, яны і сёння працягваюць хваляваць нашы сэрцы. Мужныя баявіе песні рэвалюцыйнай барацьбы ўрачыста гучаць на ўсіх кантынентах, дзе працоўныя працягваюць барацьбу за лепшую долю.

Г. МЯРЗЛОВА

САЛАТА

Белакачанную капусту шаткуюць саломкай і пераціраюць з соллю. Адвараную рыбу наразаюць на кавалкі і змешваюць з падрыхтаванай капустай, рэпчатай цыбуляй. Запраўляюць мянззам, пасыпаюць зялёнай цыбуляй і кропам.

На 1 кг свежай капусты — 0,5 кг філе траскі, 200 г мянзы, 4 цыбуліны.

ТРАСКА ПА-МАНЧАГОРСКУ



Кавалкі філе траскі без снурків кладуць на патльянню, змазаную алеем, зверху — рэпчатую цыбулю. Заліваюць мянзам і запяяюць у духоўцы.

Пры падачы пасыпаюць кропам.

На 0,5 кг траскі свежай (філе) або іншай рыбы — 2—3 цыбуліны, 200 г мянзы, 1 ст. ложку алею.

САЛАТА „КОЛЬСКАЯ”

Печань траскі дробна крышаць, дадаюць пасечанае крутое яйка. Перамешваюць і запраўляюць пакрышаным часноком. Пры падачы пасыпаюць зялёнай цыбуляй і кропам.

На 1 бляшанку печані траскі — 3 яйкі, часнок, зялёнай цыбуля.

КАТЛЕТЫ ПА-КІЕЎСКУ



Куринае філе з костачкай зачышчаюць ад плевак і сухажылля, адбіваюць секачом тан, наб атрымаўся пласт роўны па таўшчыні. На сярэдзіну пласта кладуць кавалак халоднага сметановага масла (яго можна змяшашаць з варанымі яечнымі жаўтнамі, працёртымі праз сіта, соллю, дробна нарэзанымі кропамі або зяленівамі пятушкі), з усіх бакоў закрываюць мясам. Робяць гэта з дапамогай нажа.

Катлету соляць, змачваюць у яйку, паніруюць у хлебных крошиках, зноў змачваюць у яйку і яшчэ раз паніруюць у хлебных крошиках, 3—4 мін. смажаць у вялікай колькасці тлушчу. Катлету, выняўшы з тлушчу, можна на 1—2 мін. паставіць у духоўну.

Гарнір — бульба, смажаная саломкай, і зялёны гарошак, запраўлены сметановым маслом. Катлету паліваюць растопленым сметановым маслом.

Этак жа можна прыгатаваць катлеты з філе любой хатнай птушкі або дзічыны.

На 300 г курынага філе — 150 г сметановага масла, 2 яйкі, 100 г пшанічнага хлеба, 2 ст. ложкі топленага масла або расліннага сала.

КУРАНЯТЫ ПА-ПОЛЬСКУ

Куранят смаляць і трывулашыць праз шыю. Для гэтага ў тушкі адразаюць галаву, робяць прадоўжны надрэз скury з боку спінкі, выразаюць горла і зоб; праз адтуліну вымажаюць трывухі і добра прамываюць. На філейчыках і верхніх частках ножак прыўнімаюць скury, адцягваюць яе і напаўняюць тонкім слоем фаршу. Крылцы і ножкі прымажаюць да тулава (тушку запраўляюць, як для смажання). Падрыхтаваных куранят абсмажаюць з абодвух бакоў у сатэйніку з разагрэтым маслам. Калі кураняты зарумяняцца, перакладаюць іх у другі сатэйнік, а ў тым, дзе смажыліся кураняты, гатуюць смятаны



соус: кладуць злёгкну падсмажаную муку, дадаюць смятану, булён, размешваюць і даюць прахіпец (наб соус загусцею), а затым працэджаюць. Гэты соус заліваюць кураняты і ў закрытай пасудзе тушаць на краі гарачай пліты мінут 20. Гатовых куранят разразаюць папалам, кладуць на блюда і паліваюць часткай соусу. Астатні соус падаюць у соусніку.

Для прыгатавання фаршу сухары замачваюць у гарачай смятаны, выціскаюць, перакладаюць у ступку і таўкуюць разам з навалкім сметановага масла. Стоўчаную масу перакладаюць у кастрюлю, дадаюць сырый яечны жаўткі, перац, дробна нарэзаное зяленіва пятрушкі і добра размешваюць.

На адно кураня — 30 г сметановага масла (у тым ліку 20 на смажанне, а 10 — у фарш), 10 г сухароў, $\frac{1}{2}$ жаўтка, 25 г смятанікі, 40 г смятаны, 100 г булёну, 3 г зяленіва, соль, перац.

ПУДЗІНГ ТВАРОЖНА-ЯБЛЫЧНЫ



У працёрты творог усыпце манныя крупы, дадаюць яечныя жаўткі, расцёртыя з цукровым пяском, дробна парэзаныя яблыкі, вытрыманыя ў цукровым сіропе. Усё змяшайце. Уліце збітая яечная бялкі і асцярожна перамешваюць.



ТОРТ З КАРЫЦАЙ

Яйкі і адзін жаўтон разатрыце з цукровым пяском, дадаюце смятану і, не перамешваючы, насыпце зверху пшанічную муку (1 поўную шклянку), нале — пітную соду, папырскайце воцатам і зноў насыпце пшанічную муку (1 поўную шклянку). Усё добра размешайце; палавіну цеста выліце ў форму, густа змазаную маслам і пасыпаную сухарамі. У другую частку цеста дадаюце карыцу або какао-парашок і выліце яго ў форму на першую палавіну цеста. Выпінайце пры тэмпературе 180—200°.

Яечныя бялкі, які застаўся, збіце з цукровым пяском. Гэтае масай змяжце торт, а затым на 2—3 мінuty паставаюце яго ў духоўку.

На 3 яйкі (у тым ліку 2 яйкі і 1 жаўтон у цеста) — $1\frac{1}{2}$ шклянкі цукровага пяску (у тым ліку 2 ст. ложкі на збіванне з бялком), і $\frac{1}{2}$ шклянкі смятаны, 2 шклянкі пшанічной муки, 1 наўпойная чайная ложка соды, 1 ст. ложка сметановага масла, 1—2 ст. ложкі сухароў, 2 чайнікі ложкі карыцы.

ТОРТ ХАТНІ

Сметановое масла разатрыце з цукровым пяском. Дадаюце смятану, яечныя жаўткі і ўсё старана разатрыце. Усыпце пшанічную муку, змяшайшы яе з пітной содай, соль і замясіце цеста. Падрыхтуйце 3 каржы і выпінайце іх ў духоўцы пры тэмпературе 200°.

Астыўшыя каржы прамажце крэмам і пакладзіце адзін на адзін.

Для прыгатавання крэму яечныя бялкі збіце з цукровым пяском, дадаюце варэнне і ванільны цукар.

Зверху торт змяжце крэмам і пасыпце здробненымі грэцкімі арэхамі.

На 200 г сметановага масла — $\frac{3}{4}$ шклянкі смятаны, 1 шклянка цукровага пяску, 4 яечныя жаўткі, соды пітной на кончику нажа, $2\frac{1}{2}$ шклянкі пшанічной муки.

На крэм: на 4 яечныя бялкі — $\frac{1}{2}$ шклянкі цукровага пяску, 1 шклянка варэння, арэхі (ядро) па сманку.

На першай старонцы вокладкі: ленінскі стыпендыят, студэнтка 4-га курса біялагічнага факультета Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ул. І. Леніна Наталля Калеснікава.

Каляровое фота Ул. Вяхоткі.

Галоўны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная камісія:
М. Н. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ, М. А. ЖЫДОВІЧ, М. С. КОНАНАВА, Р. У. КУДРЭВІЧ, Л. П. МАРЫНКЕВІЧ, Р. С. ПІЁНАВА, В. А. ЧАРНЯУСКАЯ.

Адрес рэдакцыі: Мінск, Ленінскі праспект, 77.
Тэлефонны: галоўнага рэдактара — 32-20-51, адказн. сакратара, аддзела прамысловасці — 32-38-14, аддзела сельскай гаспадаркі і культуры — 32-38-24.

**Мастацкае афармленне Ю. Ул. Пучынскага.
Тэхнічны рэдактар І. А. Цылаў. Карэнтар В. І. Асіпенка.**

Журнал «Работніца і крестьянка»
на беларускім языке. Издание ЦК КП Белоруссии.

АТ 09852. Здадзена ў набор 2/III-70 г. Падпісаны да друку 24/III-70 г. Друк. арк. 5,5. Аўт. арк. 7,3. Папера 60×90 $\frac{1}{2}$.
Друкарня выдавецтва ЦК КП Беларусі, Мінск. Цана 15 кап.

Дадатак — выкрайка. Тыраж 345988.

Зак. 774.



Цена 15 кап.

74995